

№ 9887  
Ба 248813

Працяры ўсіх краін, злучайцеся!

ЗОК-3  
3574

БЕЛАРУСКІ НАВУКОВА-ДАСЬЛЕДЧЫ ІНСТИТУТ СЕЛЬСКАЕ ГАСПАДАРКІ  
імя Ў. І. ЛЕНІНА пры НКЗ БССР.


б 33.61.632.1

ГОРАЦКАЯ СЕЛЬСКА-ГАСПАДАРЧАЯ ДАСЬЛЕДЧАЯ СТАНЦЫЯ

ФІТОПАТОЛЁГІЧНЫ АДДЗЕЛ

ДАСЬЛЕДВАНЬНЕ ХВАРОБ ЛЁНУ У  
БССР, У 1929 І ЧАСТКОВА—1930 Г.Г.

Investigation of flax diseases in BSSR,  
in the years: 1929, partly 1930.



15-1 ИЮН 1968

Бел. аддзел  
1994 г.

БЮЛЕТЭНІ  
№№ 42, 43, 44

ВЕРАСЕНЬ 1930  
г. ГОРКІ, БССР.

BULLETINS  
№№ 42, 43, 44  
SEPTEMBER 1930  
GORKY, BSSR (Belarussia)

ГОРКІ, БССР.  
Друкарня Акадэміі  
1930



## З ЪМЕСТ

## CONTENTS

Бюл. № 42. Мэдэіш М. Н. Заражонасць ільняных пасеваў і насенія хваробамі, ў БССР (за 1929, часткова 1930 г.г.).

Bull. № 42. Medish M. The flax—crops and—seed infection, in BSSR (in the years: 1929, partly 1930).

Бюл. № 43. Раро Я. С. Аб ісьціным ўзбудзіцелю „іржавасці кораню ільну“ („чырвонай плямістасці ўсходаў“).

Bull. № 43. Raro J. On the true exciter of flax „root rustiness“ (of „red spotiness of young flax“).

Бюл. № 44. Мэдэіш М. Н. і Раро Я. С. Досьледы па аbezзаражваньні насенія ільну ў 1929 г.

Bull. № 44. Medish M. and Raro J. Experiments of flax—seed disinfection in 1929.

Мэдэіш М. Н.

## Заражонасьць ільняных пасеваў і насеньня хваробамі ў БССР (за 1929, часткова 1930 гг.)

### I. Заражонасьць пасеваў

У 1929 годзе, як працяг леташнія працы, было праведзена абследваньне пасеваў лёну ў важнейшых па ільнярстве акругах Беларусі—Віцебскай, Полацкай, Аршанскай і часткова ў Бабруйскай, Гомельскай і Магілеўскай. Падобныя абследваньні маюць сваёй мэтаю выявіць распаўсюджаньне тых ці іншых хвароб лёну, як навогул па абрашах Беларусі, так і па паасобных натуральна-гістарычных раёнах у прыватнасці. На падставе гэтага матар'ялу можна падыскрымінаваць відносінія шмат якіх задач, звязаных з аздараўленнем ільноў, а праз гэта і з узыніццём ураджайнасці гэтае культуры, а таксама такіх задач, як напрыклад: выяўленне заражонных і малазаражонных раёнаў, высьвітленне значэння кожнае хваробы ў агульных стратах ураджаю, высьвітленне ролі паасобных фактараў ў заражаемасці ільноў і г. д.

Зразумела, што такога рода праца патрабуе систэматычнага, што гадовага яе правядзення і большага ахвата тэрыторыі і ліку пасеваў, чымся гэта мела месца ў дадзеным выпадку, але ў якасці рэакгніасць-ровачнага даследваньня і ў адпаведнасці з невялікімі, параймальнай матар'яльнымі магчымасцямі, яна, покуль што, можа здавальняць.

Усяго ўлетку 1929 году было абследвана 157 пасеваў лёну, прычым 17 з іх абследваліся 2 разы (у розных стадыях росту), што складае разам 174 абследваньні; 20 пасеваў былі саўгас-калагаскія, астатнія 137 сялянскія ў большасці сваёй закантрактаваныя.

Сярод разнастайных хвароб, якія сустракаюцца на ільне ў нас у БССР, найбольш выяўленымі і паширанымі трэба лічыць наступныя 5: Антракноз, Чырвоная плямістасць ўсходу, Фузарыёз, Плямістасць съязбла, Іржа; пры гэтым першыя 4 хваробы могуць передавацца з насенем і, такім чынам, звязаны з ім, а апошняя (Іржа), непасрэднай фізіолёгічнай сувязі з насенем ня мае і насенным аналізам, як правіла, не адкрываецца.

Калі разглядаць хваробы з пункту гледжаньня шкоды, якую яны прыносяць ільну, як валакністай культуры, дык умоўна іх можна разбіць на 2 групы: адны хваробы паражают лён у маладой стадыі яго росту, да моманту цвіцення (Антракноз, Чырвоная плямістасць ўсходу, Фузарыёз), у выніку тады мы маем—або выпад лёну, або яго прыгнечанье, другія ж хваробы паражают лён у дарослай стадыі (Іржа, Плямістасць ад *Polyspora*. Плямістасць съязбла іншая, Аскохітоз і інш.).

пры чым шкодзяць яны непасрэдна валакну, зьніжаючы яго выхад ці адбываючыся на яго якасьці, а часам і зусім яго руйнуюць.

Э хваробаў маладога ўзросту абсьледваньнем былі выявлены больш поўна дазве з іх: Антракноз і Чырвоная плямістасць. Нажаль, шляхам абсьледваньня не ўдаецца выявіць поўнага малюнку пашкоджанасці ільноў хваробамі гэтага роду, бо дзеля гэтага павінны зъбірацца і ўлічвацца ўсе выпаўшыя, за перыяд ад усходаў да цвіцення, расьліны, на дадзенай адзінцы плошчы, але гэта патрабуе ўжо стацыянарнай, спэцияльнай працы.

Ніжэй зъемешчаная табліца дазваляе выявіць на сколькі былі заражоныя пасевы ў момант аўгусту іх, які адбываўся з 3 па 18/VII і як гэта заражанасць праявілася ў розных раёнах.

Табліца № 1.

Заражанасць ільноў хваробамі, у маладым узросце (1-ы месяц росту)  
%/% заражанасці

Ступень заражанасці	Антракноз						Чырвоная плямістасць ўсходаў					
	Лёзынскі раён	Сіроцінскі раён	Асев. і Дрыс. раён	Багушэус. і Горацк. р-	Сярэдн. па усіх раёнах	Лёзынскі раён	Сіроцінскі раён	Асев. і Дрыс. р-на	Багушэус. і Горацк. р-на	Сярэдн. па усіх раёнах		
Пасеваў сур'ёзна заражоных (на 11-100%)	13,3	33,3	18,5	57,1	26,9	80,0	97,0	88,9	100,0	91,6		
З іх ліку моцна заражоных (на 21-100%)	0,0	9,1	0,0	0,0	3,7	46,7	48,5	25,9	77,8	44,0		
Пасеваў здарowych ці слаба заражоных (на 0-10%) . . . . .	86,7	66,7	81,5	42,9	73,1	20,0	3,0	11,1	0,0	8,3		
З іх ліку адных здарowych . . . . .	20,0	15,2	18,5	0,0	15,8	6,7	0,0	0,0	0,0	1,2		
Усяго пасеваў . . . . .	15 100,0	33 100,0	27 100	7 100	82 100	15 100	33 100	27 100	9 100	84 100		

Як бачым, з усяго ліку пасеваў здарowych адносна Антракнозу з'явіліся толькі 15,8%, астатнія 84,2 былі заражоныя, пры чым 26,9% былі заражаны сур'ёзна. Найбольш сур'ёзна заражонымі з абсьледваних раёнаў аказаліся: Багушэускі і Сіроцінскі (%) сур'ёзна заражоных пасеваў = 57,1 і 33,3), найменыш заражоным быў Лёзынскі (13,3%).

Што датычыцца Чырвонай плямістасці дык, як відаць з табліцы, распаўся суджанасць і значэнне гэтае хваробы—большыя за Антракноз (хвароба гэтага была выявлены ў якасьці самастойнай хваробы у выніку нашае працы, аб чым ў бюлете № 43 паведамляеца асобна). Здарowych адносна плямістасці, пасеваў аказалася ўсяго 1,2%, а з ліку 98,8% заражоных аказалася 91,6% сур'ёзна заражоных, пры чым 44,0% былі моцна заражоны; апошніе значыць, што лік расьлін захварэўшых гэтай хваробаў складаў у кожным такім пасеве ад 21% і да 100% агульнага ліку расьлін. Заражанасць па раёнах мела суадносіны зусім аднолькавыя з Антракнозам; найбольш сур'ёзна заражонымі былі Багушэускі і Сіроцінскі

(100% і 97%), у лепших умовах быў Лёзыненскі раён (80%). Такая адолькавасць у харектарах заражонасці ў Антракноза і Чырвонай плямістасці тлумачыцца ў значайнай меры заражонасцю насення, якое у нас высяваецца. Пры гэтым завазімае ў БССР насенне аказвалася больш заражоным у сваёй масе, чымся нашыя мясцовыя (назіраны апошніх двух год), чым і тлумачыцца, што напрыклад Лёзыненскі раён з'явіўся найменш заражоны,—гэты раён вясіваў насеннем выключна свайго збору. Ніжэй будуть разгледжаны іншыя матар'ялы, якія харктарызуюць вартасць мясцовага і завезенага насення.

2-е экспедыцыянае абсьледванье, якое было праведзена ў канцы лета, за час 21-28/VIII, ахапіла сабой паміма раду раёнаў Віцебшчыны і Полаччыны таксама і некаторыя раёны Паўдзённой БССР. Такая географічнае разнастайнасць (хация і невялікая) пунктаў ахопленых абсьледваньнем дапамагла лепшаму выяўленню распаўсюджвання хвароб, тым больш, што Паўдзённыя раёны выасабляліся ў ту пору малай колькасцю ападкаў і больш высокай тэмпэратурай паветра ў параўнаныі з паўночнымі.

З хваробаў гэтага пэрыяду былі выяўлены наступныя: Фузарыёз, Плямістасць сцябла (зборная), Аскохітоз, Іржа.

Дадзеное абсьледванье, якое было праведзена ў апошні момант росту ільноў (за 1—10 дзён да прыборкі), дае досьць ясны і пры тым канчатковы малюнак пашкоджанаасці ільноў хваробамі, як паасобнымі; гэта і сумя *ix*. За матар'ялам аб гэтым з'вернемся да табл. № 2 (стар. 6 і 7).

З гэтае зводнае табліцы відаць, што найбольш лютую хваробаю з'явілася *Іржа*; сярэдня для гэтае хваробы паказваюць: процент здаровых пасеваў 0,0%, пашкоджаных сур'ёна 68,9%, пры чым моцна пашкоджаных 47,8%. З абсьледваных раёнаў найбольшыя пашкоджаныі прыпадаюць на Дрысенскі раён, дзе пасеваў сур'ёна пашкоджаных 91,3% і з якіх 87% пашкоджаных моцна, за ім ідуць: паўдзённыя раёны, Сіроціск, раён, Лёзыненскі раён; апошні дае найменшую лічбу сур'ёных пашкоджаній (52,2% з іх ліку моцна пашкоджаных—толькі 26,1%).

Наступна па значэнні хваробаю з'явілася Плямістасць зборнага тыпу. Сярэдня дадзеная па ёй: здаровых пасеваў мала—9,6%, сур'ёна пашкоджаных пасеваў 24,1%, з якіх моцна пашкоджаных 6,0%. Па вышыні пашкоджанаасці раёны разьмяркоўваюцца так: Лёзыненскі—65,2%, Сіроціскі—14,8%, Дрысенскі—4,3%, Паўдзённыя раёны—0,0%. Такім чынам—Плямістасці належыць для дадзенага году 2-е месца па вышыні пашкоджання ільноў. Па нашых назіраніях, а таксама па дадзеных Ніжагородзкай Фітопатолёгічнай Лябараторыі<sup>1)</sup>, прычынаю плямістасці служаць не адзін, а цэлы шэраг грыбкоў, у ліку якіх мы маєм на Беларусі—*Polyspora lini Laff.*, *Colletotrich. lini* Boll., *Helminthosporium* і інш., пры чым для гэтага году, больш частым віноўнікам плямістасці з'яўляўся *Colletotrich. lini* і ў меншай ступені іншыя грыбкі. Харктар плямістасці добра вывучаны пакуль для *Polyspora*, для іншых грыбкоў ён ня высьветлены і патрабуе яшчэ свайго вывучэння. У кожным разе, плямы якія з'яўляюцца на сцяблу, зыніжаюць моцнаасць валакна ў гэтых месцах ці зусім іх руйнуюць, што асабліва мае месца для *Polyspora*, чаму хваробу ад яе абазначаюць часта ў фітопатолёгічнай літаратуре як „ломкасць сцябла“.

<sup>1)</sup> Зыбіна С. Н. Опытная работа по изучению болезней льна в Нижегородск. г. („Болезни растений“ за 1929 г.).

## Пашкоджанасьць ільноў хваробамі ў апошні момент росту.

Ступень пашкоджанасьці	І р ж а					Ф у з а р ы ё з				
	Лёзьненскі раён	Сіроцінскі раён	Дрысенскі раён	Паўдзенская раённы	Сярэдня па ўсходніх раёнах	Лёзьненскі раён	Сіроцінскі раён	Дрысенскі раён	Паўдзенская раённы	Сярэдня па ўсходніх раёнах
Пасеваў сур'ёзна пашкоджан. (на 11-100%)	52,2	63,0	91,3	70,6	68,9	13,0	14,8	0,0	0,0	8,4
З іх ліку моцна-пашкоджан. (на 21-100%)	26,1	29,7	87,0	53,0	47,8	8,7	3,7	0,0	0,0	3,6
Пасеваў здаровых ці лёгка пашкоджаных на 0—10% . . . . .	47,8	37,0	8,7	29,4	31,1	86,8	85,2	100	100	91,6
З іх ліку адных зда- ровых . . . . .	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	22,9
Усяго пасеваў .	23 100,0	27 100,0	23 100,0	17 100,0	90 100,0	23 100	27 100	23 100	10 100	83 100

Фузарыёз дарослага ільну, займае для гэтага году, як відаць з табліцы, параўнальна нязначнае месца. Процант здаровых пасевав—22,9%, сур'ёзна пашкоджаных пасеваў—8,4%, з іх ліку, моцна—3,6%. Трэба заўважыць, што Фузарыёз можа праяўляцца, як эпідэмічная хварoba і тады ён робіцца вельмі небяспечным. Нават ў гэтым годзе, які па мэтэоролёгічных умовах, для Фузарыёза быў ня зусім спрыядочым, можна было назіраць пасевы, дзе Фузарыёз дасягаў 74%, пры чым хваробаю былі захоплены вялікія кавалкі поля на якіх расцяліны былі скрозь пабурэўшыя і адмершыя (арцель „Адраджэнне“ Сіроцінскага раёну, пасёў селяніна Іванюшына С. Лёзьнянскага раёну). З раёнаў, найбольшае разьвіццё Фузарыёз атрымаў ў Сіроцінскім (14,8%) і Лёзьненскім (13,0%), у Паўдзённых раёнах, а таксама Дрысенскім раёне ён выявіўся мала, што можна, бадай, вытлумачыць асабліва неспрыядальнымі ў гэтых раёнах для Фузарыёза мэтэоролёгічнымі ўмовамі.

Аскохітоз. Гэтая хварoba ўяўляе сабою найменыш пакуль небяспечную ў нашых умовах хваробу. Прыпісваецца гэтая хварoba грыбку—Аскохіта (*Ascochyta linicola* N. N. et Wass) і некаторыя лічачы яшча, што яе таксама можа выклікаць блізкі да Аскохіты грыбок Фома, што аднак канчатковая ня высьветлена. Сур'ёзна пашкоджаных ад яе пасеваў зусім няма, у тэй-же час зусім здаровых пасеваў—73,5%. Шкода ад яе падобная па характару да шкоды ад Фузарыёза (адміраньне). Найчасцей сустракалася хварoba ў Дрысенскім раёне (процант здаровых—43,5), менш у Лёзьнянскім, яшчэ менш у Сіроцінскім і зусім не сустрэчана ў Паўдзённых раёнах (100% здаровых).

Калі падсумаваць усе хваробы разам і разьмеркаваць гэтых сумарных процэнты па тых-жэ раёнах, дык найбольш пацярпейшым раёнам для 1929 году, як відаць з апошніх графы, быў Лёзьненскі (100% пасеваў быў сур'ёзна пашкоджаны), за імі ідзе Дрысенскі (95,6%), затым Сіроцінскі (88,9%) і найменш пацярпейшыя—Паўдзённыя раёны (80,0%).

Таблица № 2.

у розных раёнах БССР. (% % пашкоджанасть і пасеваў).

Калі разглядаць становішча па пасевах моцна пашкоджаных, дык і тут процантны пашкоджанасці па раёнах маюць гэткае-ж разъмеркаванье. Розыніца такім чынам, параённая, па сумарнай пашкоджанасці хваробамі, досыць ня значная, але затое агульная вышыня пашкоджанасці, не зважаючы на раёны—надта высокая; аб гэтым яскрава сьведчыць сярэдняя па ўсіх раёнах—92,8%.

Таблица № 3.

Упłyў пахаджэння на заражонасьць пасеваў ( $^{0/0}$  заражонасьці).

Ступень зараженасьці	І р ж а			Антракнов			Чырвоная плямістасьць			Плямістасьць сцілаба зборная			Сума хвароб звязан. з насен.		
	Мясцовасе	Завезен.	Усяго дась-ледвана	Мясцовасе	Завезен.	Усяго дась-ледвана	Мясцовасе	Завезен.	Усяго дась-ледвана	Мясцовасе	Завезен.	Усяго дась-ледвана	Мясцовасе	Завезен.	Усяго дась-ледвана
Пасевай сур'ёзна заражоных (на 11—100%)	85,0	62,3	68,5	15,8	32,8	28,6	89,5	93,1	92,7	15,0	32,0	27,4	30,0	49,0	45,8
З іх ліку моцна заражоных (на 21—100%)	40,0	49,1	46,6	5,3	3,5	3,9	57,9	39,7	44,1	0,0	9,4	6,9	5,0	22,6	17,8
Пасевай здаров. ці слаба зараж. (на 0—10%)	15,0	37,7	31,5	84,2	67,2	71,4	10,5	6,9	7,3	85,5	68,0	72,6	70,0	51,0	56,2
З іх ліку адных здарowych . .	—	—	0,0	10,5	17,2	1,6	—	—	0,0	15,0	3,8	6,8	5,0	1,9	2,8
Усяго пасевай	20 100	53 100	73 100	19 100	58 100	77 100	19 100	58 100	77 100	20 100	53 100	73 100	20 100	53 100	73 100

Як відаць з табліцы № 3—пахаджэнне насення, ці больш пэўна сказаць,—якасць насення, якое паходзіць з розных геаграфічных мясцоў вяселей, робіць досыць значны ўплыў на ступень заражонасьці пасеву. У дадзеным выпадку, калі мы параўноўваем мясцовыя Беларускія ільны (г. зн. такія, якія мінімум 5 год знаходзяцца у гаспадарцы) з завезенымі ў 1929 годзе, з Водка-Вяцкай вобласці, атрымліваючы такія вынікі: хваробы, якія перадаюцца насеннем (Антракноз, Чырвоная плямістасць). Плямістасць сцябла (зборная) прайвіцца ў большай ступені на завезеных ільнах. Так напрыклад, Антракноз: пасеваў сур'ёзна заражоных сярод завезеных ільноў—32,8% супроць 15,8% на мясцовых, Плямістасць сцябла—на завезеных 32% супроць 15%, Чырвоная плямістасць на завезеных 93,1% супроць 89,5%; сума хвароб звязаных з насеннем—на завезеных 49% супроць 30%. Што датычыцца іржы, дык тут мы маєм зьявішча адваротнае (на мясцовых—85%, супраць 62,3% на завезеных). Такім чынам зусім відавочнай, въяўляе ўса неабходнасць у фітапатолёгічным кантролі насенфондаў, як мясцовых, так і асабліва—захаваных з іншых мясцовасцей, бо іменна з насеннем перадаеща разны пачатак цэлага раду хвароб. Наколькі высокай быда сярэдняя заражонасьць Водка-Вяцкага насення будзе відаць з разьдзелу „Зара жонасьць насення“.

Матар'ялы дадзенага абсьледванъня далі таксама некаторую магчымасыць прасачыць залежнасьць паражаемасыці лёну некаторымі хваробамі—ад папярэдніе культуры. Праўда, лік пасевав, якія падпалаі пад гэтаяе дасьледванъне—досыць нязначны, але прымоючы пад увагу, што пасевы гэтыя, у выніку адбору з'явіліся аднолькавымі паміж сабой—па суме іншых фактараў (час сяўбы, пахаджэнніе насенія, глеба і інш.), гэта дае падставу лічыць зробленыя вывады—здавальняючымі для мэт арыентыроўкі.

Таблица № 4.

Залежнасьць ступені заражонасьці ад папярэднія культуры (%/%, заражонасьці).

Табліца паказвае, што папярэднікі прыведзеныя тут разьбіты на дзьве катэгорыі: збожжавыя, звязаныя з блізкай папярэдняю культурою лёну і блізкім уніясенінем гною (за 1 і 2 гады) і папярэднікі дзірвана-травяністыя, экстэнсіўнага (цаліна, аблога), або інтэнсіўнага (канюшына) тыпу, дзе блізкая культура лёну і ўніясеніне гною—ня маюць месца.

Аказваецца, што такія хваробы, як Чырвоная плямістасць і Фузарыёс даюць значна большыя процэнты супроць заражоных пасеваў, у выпадку збожжавых папярэднікаў ( $100\%$ , супроць  $85,7\%$  і  $22,2\%$  супроць  $0,0\%$ ), іржа не дзе ніякай розныці, а такія, як Антракноз і Плямістасць съязбла зборная—даюць вышэйшую паражаемасць пасеваў ў выпадку як раз—дзірвана-травяністых папярэднікаў ( $61,5\%$  супроць  $10\%$  і  $50\%$  супроць  $22,2\%$ ). Апошні непажаданы вывод, звязаны на сабе ўвагу і патрабуе далейшага вывучэння, паколькі дзірвана-травяністая папярэднікі дагэтуль лічудца найлепшымі для культуры лёну.

Падабенства ў тэнденцыях Антракнозу і Плямістасці съязбла, якое тут маецца, магчыма, тлумачыцца тоесамнасьцю узбудзіцелей, г. зн., што і тую і гэтую хваробу прычыняю *Colletotrich. lini* Boll., аб чым было памянута пры агульным абліядзе хвароб, ў пачатку.

## II. Заражонасьць насеніння

Вывучэніе заражонасьці насеніння, было распачата Фітопатолёгічным Аддзелам з 1928 году, прычым першая стадыя гэтай працы была прысьвечана распрацоўцы мэтадыкі экспэртызы насеніння і ўжо пасля гэтага, праца пачала набываць практичныя формы і масавыя харктар.

З ільняным насенінем перадаецца значны лік разнастайных хвароб, чаму пытаныне выбракоўкі высока заражоных партый, а таксама беззаражваныне іх, набывае першачаргове значэніе. У насеніні за 2-х гадовы пэрыяд нашай працы былі адзначаны наступныя шкодныя грыбкі: Фузарыум (*Fusarium lini* Boll.), Колетотрыхум (*Colletotrichum lini* Boll.), Поліспора (*Polyspora lini* Laff.), Аскочыта (*Ascochyta linicola* N.N. et Wass.), Ботрытыс (*Botrytis cinerea* Pers.), Гельмінтоспорыум (*Helminthosporium sp.*) а таксама нядаўна адкрыты ў нас „Бясплодны грыбок“ (*Sp. nova exi "Mycelia sterilia"* Raro). Разам з тым, ў дрэни ачышчаным насеніні можна было знайсці абломкі съязблой і галовак лёну з зароднікамі Мэлямпсоры (*Melamp. lini* Lev.), але як правіла, Мэлямпсора (іржа) з насенінем не передаецца і фізіолёгічна з ім ні звязаны. Апрача таго, ў насеніні часта знаходзіліся грыбкі і бактэрыі, шкода якіх для лёну н., даведзена і якіх звычайна адносяць да катэгорыі—сапрофітаў (*Alternarie* sp., *Aspergillus* sp., *Bac. mycoides*, *Cladosporium* sp., *Macrosporium* sp., *Penicillium* sp. і г. д.).

Прысутнасьць ў ільняным насеніні ўсёй пералічанай вышэй мікрофлёры выявлялася шляхам экспэртызы, па прынятym наамі мэтадзе, які ў асноўным зводзіцца да наступнага. Апрабавальнае насенінне высываецца ў ліку 150 зернят у 4 чашкі Пэтры, на агар-агараавае (з талакном), асяродзьдзе. Пры гэтым 75 зери. ці палова пробы, перад засевам старылізуецца на працягу 1 хв. бязводным сьпіртысам-рэктыфікатам—каб пазбавіцца ад сапрофітнай, плесневай мікофлёры; сапрофіты гэтых пакрываюць зерніты з надворку і часта замаскуюць шкодных грыбкоў, перашкаджаючы іх выявленню; другія 75 зернят высываюцца так, як яны ёсьць. Такім чынам шкодная заражонасьць, як асноўны элемэнт экспэртызы выявляецца на ўсіх 150 зернітах, пры адначасовыі парунаўніцтвіі лізаванага і нестэр. насеніння, разам з гэтым, на 75 зернітах можна вы-



вучальна-сапрофітну мікрофлору, павірховага харкту. Висеяния проби зъмішують пасъля гэтага ў вільготны цёмны тэрмостат пры 20°C (у сярэднім), адкуль пасъля 3-х сутак пераносяцца ў съветлюю вільготную шафу, дзе і знаходзяцца да канца экспертызы, да 10 сутак пасъля высеву. За гэты час насенне праходзіць праз наступныя этапы экспертызы: 2-я суткі пасъля высеву—ізаліраванье прадосткаў заражоных грыбкамі, разам з кавалкам субстрату (работа у стэрыльн. скрыї) у чашкі Пётры—ізалітары<sup>1)</sup>, 3-я суткі—падлік усходжасьці, 5-я суткі—першы аналіз пробы, з дапамогай бінокулярнай лупы і мікраскопа, 10-я суткі—другі аналіз пробы, якім канчаткова азначаюцца грыбкі, якія выявілі сабе на 5-я суткі, або зъяўляюцца сумніцельнымі. У гэты-жа момант робіцца канчатковы подлік усходжасьці. Пасъля 10-ці сутак пробы такім чынам выходитць з аналізу, калі-ж заражонасць пасъпівае поўнасцю праявіцца да 1-га аналізу, дык і час экспертызы, у такім разе, зъміняецца да 5-ці сутак.

Усяго Фітопатолёгічным Аддзелам было прааналізавана за 2 гады 317 узору ільнянага насення, з якіх—88 узору у 1928-29 годзе і 229 у 1929-30 г. Пры гэтым у першы год, праца насіла пераважна дасьледчы харкты, бо галоўная ўвага накіроўвалася на распрацоўку і праверку методыкі экспертызы, якая дагэтуль у нас у Саюзе была мала распрацавана і на зусім дакладная. У другім годзе (1929-30 г.) побач з навуковымі задачамі праца набыла ўжо выражены практичны харкты, пры чым дадзеныя экспертызы даваліся Аддзелам у форме „Заключэнні“ зацікаўленым арганізацыям (Калгассаюзы, Паляводсаюзы, Саўгасы, Калгасы і г. д.).

Ніжэй зъмешчаная табліца дае уяўленье аб вышыні заражонасці насення паасобнымі грыбкамі ў 1928-29 і 1929-30 гадох, у выглядзе сярэдніх процентаў (M) і Mінім. і Максім. заражонасці.

Таблица № 5.  
Заражонасць ільнянага насення ў БССР за 1928-29 і 1929-30 г. г.

№№ па чарце	Якім грыбком	1928-29 год		1929-30 год	
		Сярэдні % заражон. „M“	Мінімум і Максімум	Сярэдні % заражон. „M“	Мінімум і Максімум
1	Collet. lini . . . . .	2,4	0,0—6,0	1,2	0,0—9,3
2	Fusarium lini . . . . .	1,5	0,0—5,0	0,4	0,0—3,3
3	Polyspora lini . . . . .	0,0	0,0	1,0	0,0—9,4
4	„Бесплодны грыбок“ Sp. nova ex „Mycelia Sterilia“	16,3	0,7—41,4	4,9	0,0—28,0
5	Іншымі шкоднымі . . .	0,1	0,0—1,0	0,2	0,0—2,0
	Агульная заражонасць	19,9	7,0—41,4	7,4	0,0—30,0

<sup>1)</sup> Аб значэнні гэтае працэдуры апісаны ў працы Раро Я. С. „Аб ісьціннім узбудзіцелі „іржавасці кораню“ у бюлетеni № 43.

Такім чынам на падставе прыведзеных лічбаў, можна канстатаваць: а) 1928-29 год зьявіўся годам больш высокай заражонасці насення ў параўнанні з 1929-30 годам ( $19,9\%$  супротив  $7,4\%$ ); б) з ліку асобных грыбкоў найбольшае значэнне для заражэння насення меў — „Бясплодны грыбок“ (*Sp. nova ex „Ster. Mycelia“*), які для абеддвух год дае самыя высокія сярэднія процэнты ( $16,3\%$  і  $4,9\%$ ), ва ім ідуць: *Colletot. lini*, *Fusarium lini*, *Polyphora lini* і на апошнім месцы знаходзяцца іншыя шкодныя грыбкі, куды трэба аднесці — *Ascochyta linicola*, *Botrytis ciner.*, *Helminthosporium* sp. 1 і інш.

Павышаная заражонасць для 1928-29 году, што відаць, як па агульнім процэнце, так і па процэнтах асобных грыбкоў, можа тлумачыцца спрыяльнымі для грыбкоў мэтэоролёгічнымі ўмовамі, якія можна меркаваць, былі ў Віцка-Вяцкай вобласці (адкуль завезена насенне), улетку 1928 году. Па нашых назіраннях, гэтае завезеное насенне было ў сярэднім ў 2-3 разы больш высокага заражанае, чымся мясцоваяе, беларуская.

Такія ж тэндэнцыі прадаваліся у завезеных ільноў і ў 1929-30 годзе (заразіліся з Пскоўскай акругі РСФСР), але розніца была значна слабейшай. Переходзячы зараз да харарактарыстыкі насенфондаў, якія былі працуць Аддзелам прац экспертызу ў 1929-30 годзе, трэба кароценька спыніцца на тых ацэначных крытэрыйях, якія паслужылі нам падставаю пры вызначэнні ступені ўжытнасці ці неўжытнасці дадзенага насенфона для сяўбы. Усе магчымыя формы заражонасці насення, па вышыні яе падраздзеляюцца намі на 4-ры наступныя ступені:

Ступені	Суммарная заражонасць насення	Ацэнка насення	З а к л ю ч э н ы н о	
I	$0-9,5\%$	Ужытнае для сяўбы	Дапасавання спэцыяльн. мерапрэем. не патрабуе	
II	$10,0-14,5\%$	Мала ўжытнае	На засеў без паляпшэння можна дапусціць у самым крайнім выпадку; для паляпшэння раіца пратручванне або адвея <sup>1)</sup>	
III	$15,0-29,5\%$	Неўжытнае	На засеў можна дапусціць — толькі пры ўмове абавязковага адвея + пратручванні.	
IV	$30,0\%$ і звыш	Абсалютна неўжыт.	Павінна быць выключана з ліку насенфондаў	

Пры дачы заключэння ў бралося пад увагу: як толькі  $\%$  заражонасці, але і харарактар яе, напр., — заражонасць Фузарыёзам, Поліспорай, лічылася больш сур'ёзнаю, чымся іншая.

Нормы гэтых бязумоўна нельга разглядаць, як дасканалыя і канчатковыя нормы; яны павінны будаць падпасыці пад карэктывы, калі нашыя веды ў галіне патолёгіі ільянага насення пашырацца і ўнісуць адпаведныя зьмены ў сучасныя погляды на гэты предмет. Ува ўсякім разе, можна меркаваць, што яны будаць больш суровымі, чымся пропанаваныя тут, калі прыняць пад увагу, што ўжо існуе думка (Schilling,

<sup>1)</sup> У якасці пратрут раіца: Тылянтын (Tillantin), Калійны хромпік, Вуглякіслая медзь (сухія), якія хадя няпоўна, але ўсё-ж значна звышкають  $\%$  заражонасці, даводзячы яе да нормы; адвея, ўзяты з галіндзкай практикі праводзіцца на розных ветрагонах („Трыумф“ і інш.) для выдаленія шчуплых зернят; прыкметна звышка заражон.

Німеччына), што насенъне з заражонасьцю звыш за 5% (у нас—9,5%) ня можа гарантаваць нармовага ўраджаю. Прауда, часоваю перашкодаю для павышаных патрабаваньняў зьяўлецца недахоп рэзэрвных насенфондаў ў краіне, дзякуючы значнаму росту засеўнай плошчы, а таксама недахоп пратрутых матэрый, але з цягам часу, гэтая моманты будуть траціць сваю вострасць і патрабаваны адносна якасці насенъня павінны будуть узрастати.

Ніжэй даецца звод дыяграм, якія ў навочнай форме ілюструюць заражонасьць насенфондаў БССР, што прайшлі праз экспертызу Фітапатолёгічнага Аддэслу (гляд. мал. 1).

Можна бачыць, што з агульнага ліку насенфондаў, здаровых аказалаася—1,9%, заражоных у лёгкай форме—75,3%, астатнія 22,8%—заражоныя ў сур'ёзнай форме (на 10% і звыш). Такі значны процент сур'ёзна заражоных насенфондаў звязана на сябе ўвагу, бо з прычыны недахопу на туую пору сродкаў пратручваньня, многія з гэтых насенфондаў былі выкарыстаны для тэхнічных мэт, або пушчаны на засеў ў не-прыгодным выглядзе.

Сэктары дыску паказваюць на ролю паасобных хвароб у заражонасьці ільнявага насенъня, пры чым судносіны тут маюць толькі аб якіх гаварылася ўжо вышэй, г. він. найбольшая роля належыць Чырвонай плямістасці (*Sp. nova ex „Mycelia Sterilia“*) за ёй ідуць Антракноз (*Coll. lini*), плямістасць ад Поліспоры (*Polyspora lini*), Фузарыёз (*Fusarium*) і інш.

Калі ўсю Беларусь разьбіць на 3 геаграфічныя паясы (Паўночны, Сярэдні і Паўдэнны) і правесці межы іх па лініях адміністрацыйна гаспадарчых меж (акруговых), дык аказваецца, што найбольшы лік сур'ёзна заражоных насенфондаў прышоўся на Паўдэнны пояс БССР (Мазырская, Гомельская, і Бабруйская акругі)—32,0%, для сярэдняй Беларусі (Менская, Магілеўская і Аршанская акругі) маецца прыкметнае знижэнне—25,9% і ўрэшце найменшы лік сур'ёзна заражоных насенфондаў дае Паўночная БССР (Віцебская і Полацкая акругі)—19,8%. Гэтая папярэднія выводы, у выпадку калі яны съцвердзяцца ў далейшым, адыграюць несумненную і значную ролю, бо такім парадкам магчыма выявіць раёны, якія зможуць звязацца прадуктамі дабраякаснага насеннага матар'яду. Такая задача асабліва пасыпахова можа быць развязана, калі побач з насеннай экспертызай, будзе наладжаны палявы контроль ільноў гэтых-же раёнаў.

### С Ъ П І С (няпоўны)


грыбкоў<sup>1)</sup> знойдзеных на ільне: на расьлінах і ў насенъні.

- |   |  |
|---|--|
| 1. <i>Acrostalagmus cinnabarinus</i><br>Cord. | 13. <i>Hypocrea</i> sp.                    |
| 2. <i>Alternaria</i> sp.                      | 14. <i>Macromsporium</i> sp.               |
| 3. <i>Ascochyta linicola</i> N.N. et<br>Wass. | 15. <i>Melampsora lini</i> Lev.            |
| 4. <i>Aspergillus</i> sp.                     | 16. <i>Mucor</i> sp.                       |
| 5. <i>Bacteria</i>                            | 17. <i>Penicillium</i> sp.                 |
| 6. <i>Botrytis cinerea</i> Pers.              | 18. <i>Phoma exigua</i> Desm?              |
| 7. <i>Cladosporium</i> sp.                    | 19. <i>Phoma</i> sp.                       |
| 8. <i>Colletotrichum lini</i> Boll.           | 20. <i>Polyspora lini</i> Laff.            |
| 9. <i>Erysiphe cichoracearum</i> D. C.        | 21. <i>Sacharomyces</i> sp.                |
| 10. <i>Fusarium lini</i> Boll.                | 22. <i>Sp.nova ex sec. „Mycelia ster.“</i> |
| 11. <i>Fusarium</i> sp.                       | 23. <i>Stemphylium</i> sp.                 |
| 12. <i>Helminthosporium</i> sp.               | 24. <i>Stysanus stemonitis</i> Cord.       |
|   | 25. <i>Thielaviopsis basicola</i> (Zopf.)  |
|   | 26. <i>Trichotecium roseum</i> Linc.       |

<sup>1)</sup> Для павнатаў ўведаены і *Bacteria*.

**УСЯГО** АКАЗЛАЛСЯ:  
ЯК РАЗБІМРКОЧВАЕЩА  
ЗАРАНОЕ НАСЕНЬНЕ  
ПА АСОБНЯХ ХВАРОБАХ.

**ВЫШИЙ ЗАГРАДОЧНЫЙ НАСЕНФОНДАУ  
Ч 5 ГЛАГРАФИЧНЫХ ПЛЯСОХ Б С Р**  
1/2 СУРЕЗНА ЗАРАЖ НАСЕНФОНДАУ



**М а л. 1.** Зарожнасьть хваробами ізвиняного наслення у БССР, ў 1929-30 р. Увага! Замість "5 років" пасюків БССР'я читається "3 роки пасюків".

У правядзені работ, звязаных з апісанымі вышэй тэмамі і ў распрацоўцы матар'ялаў, бралі непасрэдны ўдзел наступныя асобы: кіраунік—праф. Мэдэіш М. Н., асистэнт Раро Я. С. і наўковы супрацоўнік Піньцяк Г. А.

### Абагуленне.

1. Заражонасьць пасеваў лёну. Усяго было абыследвана пасеваў у 1929 годзе—157; абыследваныне ахапіла 6 акруг БССР ў якіх абыследваліся некаторыя, харктэрныя адносна Ільнярства раёны. Заражонасьць пасеваў разъміркоўвалася так: Антракнозам (*Coll. lini*) былі заражаны 84,2% усіх абыследваних пасеваў, Чырвонай плямістасцю (*Sp. nova ex "Mycelia sterilia"*) 98,8%, Іржою (*Melam. lini*) 100%, Плямістасцю зборнага тыпу (*Coll. lini, Polyspora lini, Helmithospor. lini*)—90,4%. Фузарыёзам (*Fusarium lini, Fusarium sp.*)—77,1%, Аскохітозам (*Ascochyta linicola*), 26,5%. Абсалютна здаровых пасеваў у 1929 годзе—0,0%.

Знойдзена, што ільны, якія былі завезены на Беларусь з іншых месц Саюзу (Воўка-Вяцкая вобласць РСФСР)—былі больш заражонныя адносна хвароб, што перадаюцца з насенінем і менш адносна іржы (49,0% супроць 30,0% па суме гэтых хвароб).

Знойдзена (выгады папярэднія), што лён паражаны Чырвонай плямістасцю і Фузарыёзам, у выпадку калі ён расце паслья збожжавых папярэднікаў, у большай ступені, чымся ў выпадку дэірвана-травяністых (аблога, цаліна, канюшына): 100% супроць 85,7% і 22,2% супроць 0,0%; Антракнозам і Плямістасцю сцяблі зборнаю лён паражанецца ў адваротных судансінах: ў большай ступені, калі расце паслья дэірвана-травяністых папярэднікаў (61,5% супроць 10,5% і 50,0% супроць 22,2%); па Іржы розніцы не зауважана.

II. Заражонасьць насеніня. Усяго было прааналізавана за 2 гады (1928-29 і 1929-30 г. г.)—317 узору. Побач з дасыльчымі мэтамі, экспэртыза ставіла і чиста практичныя; 162 узоры былі дасыльваны з ліку дасланых кааперацыйнымі і калгаснымі арганізацыямі, з розных пунктаў БССР, пры чым 22,8%, з іх ліку аказаліся сур'ёзна заражонымі (г. зн. на 10% і звыш); асабліва высока-заражоныя нізенфонды былі выбракаваны. Для менш высока-заражоных прапанавалася пратручванье (*Tillantin, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, CuCo<sub>3</sub>*) і адвей шчуплага насеніня на ветрагонах. Гранічны % для чужаеднай заражонасьці насеніня, як засуёнага матар'ялу, дапускаўся—9,5%.

Сярэдняя лічбы сумарнай заражонасьці насеніня паказалі, што ў 1928-29 годзе насеніне мела больш высокую заражонасьць ў парадкі насыні з 1929-30 годам (19,9% пры Максім—41,4% супроць 7,4% пры максім—30,0%). Завезенае з іншых месц Саюзу насеніне было больш заражонным за мясцове (у сярэднім).

Асобныя чужаедныя грыбкі разъміркоўваюцца ў такім парадку, па ролі іх у заражэнні насеніня: "Бясплодны грыбок"—найбольшая роля, наступны—Колетотрыхум, затым Фузарум, Полісмора і ўрэшце—Аскохіта. Ботрытыс і інш. Агульны лік знойдзеных грыбкоў на ільне (у насеніні і ў палявых абставінах)= звыш за 25; наўпойны сціл іх даецца ў тэксце.

### Zusammenfassung

Im Jahre 1929 wurden 157 Flachselder erforscht. Die Untersuchung hat 6 Bezirke der B.S.S.R. (Belarussland) berührt. 84,0% Felder wurden mit Antragnose (*Colletotrichum lini* Bol.) angesteckt gefunden, mit „rote Fleckigkeit“ (*sp. nova ex Mycelis sterilibus*)—98,8%, mit Rost (*Melampsora lini*)—100%, mit „Fleckigkeit“ (*Coll. lini, Polyspora lini*)—90,4%, mit „Fusariose“ (*Fusarium lini, F. sp.?*)—77,1%, mit *Ascochyta linicola*—26,5%. Kein Feld war ganz gesund.

Flachselder aus den Samen, die aus Wotsko-Wjatsk Bezirk (R.S.F.S.R.) in Belarussland eingeführt wurden, wurden mehr mit den Krankheiten, welche durch Samen übergeben werden, angesteckt und weniger—with dem Rost.

Flachs nach dem Getreide war stärker mit „rote Fleckigkeit“ und „Fusariose“ angesteckt, als—nach dem Klee oder Brache (100% gegen 85,7% und 22,2% gegen 0,0%). „Antragnose“ und „Fleckigkeit“ zeigten umgekehrte Verhältniss: stärkere Ansteckung nach dem Klee und Brache (61,5% gegen 10,5% und 50% gegen 22%); für den Rost wurde keine Verschiedenheit bemerkt.

### Gesundheitszustand der Leinsamen.

In Jahren 1928-29 (X-IX Mon.) und 1929-30 wurden 317 Proben der Leinsamen aus verschiedenen Teilen Belarusslands nach dem gesundheitszustand geprüft. Die Prüfung hat auch praktische Ziele gehabt; 162 Proben stammen von Kooperativ—und Kolchos—Organisationen, 22,8% davon wurden mehr als 10% mit wichtigen Schmarozzen angesteckt.

Im ganzem, im Jahre 1928 die Leinsamen waren stärker angesteckt als im Jahre 1929 (19,9% gegen 7,4%). Im Durchschnitt die aus anderen Orte der U.S.S.R. eingeführten Samen waren stärker angesteckt als die belarussischen.

Auf Leinsamen am häufigsten fand sich „der fruchtlose Pilz“ der „rote Fleckigkeit“, ihm folgten: *Colletotrichum*, *Fusarium*, *Polyspora*, *Ascochyta*, *Botrytis* und andere.

Am 15 August 1930.

РАРО Я. С.

## Аб ісьціным узбудзіцелю „іржавасьці кораню ільну“ („чырвонай плямістасьці ўсходаў“).

**Папірэднія заўвагі.** Зъявішча „Іржавасьці кораню“ ёсьць вельмі пашыранае на ільне зъявішча хваробнага парадку. Аб гэтым гавораць дадзеныя Фітоп. Аддзелу Горацкай С.-Г. Дасьледчай Станцыі па шматлікіх абследваньнях пасеваў ільну ў БССР, а таксама і па дасьледваньнях зарожнасці ільнянага насеніня. Процант заражоных „Іржавасьцю“ расцілін даходзіць, паводле гэтых матар'ялаў, да 49% ў полі і да 41% у насеніні, прычым у апошнім, да такой лічбы не даходзіла ніякая іншая хвароба. Ня гледзячы на сваё гэткае значэнне, „Іржавасьць“ дагэтуль яшчэ— мала высьветленае зъявішча, хаця яно і добра вядома па спэцыяльнай фітопатолёгічнай літаратуры, две розныя аўтары ліцаць за яго прычыну адзін досыць вядомы грыбок. Ліцаць дагэтуль, што выклікае „Іржавасьць кораню“—грыбок *Colletotrichum lini* Boll, які зъяўляецца прычынаю добравядомага Антракнозу ільну і такім чынам „Іржавасьць кораню“ ёсьць як бы адзін з сымптомаў апошняга.

Вось, што знаходзім мы аб гэтым у літаратуры апошняга часу (за апошнія 1-2 гады).

Апісаныне знадворных прыкмет захворвання ад *Colletotrich. lini* па А. Н. Клечатаву „I-ы і II-і тыдзень пасля зъяўлення руні: на лісьцянёх—аранжавыя крапкі, або празрыста-лужчаковыя плямы. На каранёвай шыйцы і маладых карэнічыках—цагляна-аранжавыя крапкі, рысы і зъязўленыні (адкуль і назва „Іржавасьць кораню“ Я. Р.). III-і і IV-ы тыдзень: на падлісьценевым калене і на каранёвой шыйцы рэзкія зъязўленыні („раковинки“), разъяданыне тканіны. Аранжава-цагляныя адценыні на пашкоджаных мясцох, калі адміраныне тканін не дайшло да пабурэння ix“. („Памятная книжка по болезням льна“ за 1928, 1929 г.г., выд. ГІОА).

У замежнай літаратуры можна знайсці аб гэтым наступны матар'ял „*Colletotrich. lini* (Westerdijk) Tochinai . . . хвароба, якая гэтым грыбком прычыняецца, часцей азначаецца як „Антракноз“ . . . При прастаныні зярняці, малады карэнічык ільну або зусім ня выходзіць (не прарабіваецца)—тады зерня загніваецца, або выходзіць да вонку, аднак атрымлівае тады аранжавага колеру плямы і палосы (*Flecke und Streifen*), робіцца пры гэтым, часткаю—утончаным, часткаю—ненормальна ўздутым і ўрэшце, канчатковая паражаема грыбком, набываючы пры гэтым бураватую афарбоўку . . . Таксама, захворваньне гэта можа зъяўляцца на лісьцянёх, у выглядзе белаватых, бураватых,

або зачырванелых, рэзка акрэсьленых плям . . . . " (Fr. Tobler: „Der Flachs als Faser—und Olfplanze“, s. 157<sup>1)</sup>.

Такім чынам „іржавасць кораню“ у выглядзе розных палос і рысак цагляна-аранжавага колеру плюс чырвоныя, або аранжавая плямкі на лісцянеёх, катэгарычна прыпісвающа, разам з іншымі сымптомамі „Антрахнову“, — грыбку *Colletotrich. lini* (гл. фото № 1).

Між тым, ня гледзячы на досьць вялікі матар'ял для назірання, які меўся ў Фітопатолёгічным Аддзеле (было праанализавана звыш за 200 узору насыння і значная колькасць палявога матар'яла), знайсць яснага съцверджання гэтаму палажэнню не ўдавалася. У сувязі з гэтym, паколькі пытанье адносна Узбудзіцеля дадзенай хваробы не зьяўляецца ясным, дзякуючы чаму ня могуць быць распрацаваны і мера-прыемствы па барацьбе з ёю, вынікла неабходнасць — паставіць гэтае пытанье на спэцыяльнае высьвятленне.

**Програмная частка.** У адпаведнасці з паставленай задачай, дасьледванні, якія былі распачаты з пачатку 1929 году, павінны былі прайсці праз наступныя два этапы: 1-ы — праверыць канчаткова, ці павінен *Colletotrichum lini* у тых сымптомах, якія яму прыпісвающа, другі — высьветліць, што за арганізм зьяўляецца прычынай „іржавасці“, калі будзе даведзена, што *Colletotrich. lini* ў гэтym не павінен.

Для развязання першай з гэтых задач неабходна было — ўзвядзь абсалютна-здарове насынне ільну і штучна заразіць яго чиста культурай *Collet. lini*; гэты грыбок, калі ён здольны выклікаць „іржавасць“, ужо на працягу 1-га тыдня пасля праастаняння ільну, зможа прайвіць сябе, бо апісвае захворванье звычайна назіраеца на самых маладых праростках. Але тут паўсталі цяжкасці чиста практичнага характару, па пытанні — як атрымаць абсалютна здарове насынне. З усіх узору насыння, якія былі праведзены праз экспэртызу Фітоп. Аддзела, ня мелася ніводнага, вольнага ад сярэдзіннага заражэння (грыбня пад скуркай вярніці). Усе ўжытыя спосабы абеззаражвання насыння (сипірытус вінны, суляма інш.), давалі толькі знаходвона стэрильнае насынне, мала чапаючы сваім дзеяннем сярэдзіну. Тре' было адшукваць спосабы ўзьдзейнічання на гэту сярэдзінную заражонасць і як на адну з магчымасцяў у гэтym кірунку, была звернута ўвага на мэтад стэрылізацыі гарачай вадой, які ўжываецца ў выпадку падобным да гэтага, у выпадку пылаватай галаўні ў каласовых.

Пастаўлены досьцеды, сапрауды выявілі зьніжэнне сярэдзіннай заражонасці насыння, але пры ўсім гэтym, поўнай стэрылізацыі дасягнуць не ўдалося. Такім чынам, ні хэмічныя, ні фізичныя спосабы на-кіраваныя на атрыманнне здаровага насыння, да мэты не прывялі. Урэшце прыйшлося застанавіцца на спосабе іншага парадку, які можна назваць біолёгічным і які зьявіўся вельмі падыходзячым. Тут маецца пад увагай адбор сівежа-прастросных, здарowych зернят. Справа ў тым, што грыбия, якая знаходзіцца ў заражоным зерніці, развязіваеца значна хутчэй за зародак лёну, у чым лёгка пераканацца, калі лён прарошчаеца на працыстых асяродзьдзях. Карэнчык толькі пасьпей яшчэ паказаецца, напукнуцца, а ўжо вакол зерніці маецца добра прыкметная для вока калёнія. Адсюль выходіць, што ўсякае сівежа-прастросное зерно можна лічыць абсалютна здаровым, калі яно не паказала ў момант праастаняння жадных прыкмет грыбні (прагляд пры 30-ці кратным па-вялічэнні).

<sup>1)</sup> Курсы і пунктыры насты Я. Р.




Фото 1. Знадворны выгляд захвэрваньня прапосткаў лёну, якое дагэтуль прыпісвалася грыбку *Colletotr. lini* ( $2\times$  нат.).

У далейшым гэты спосаб цалкам спраўдай надаеі, якія на яго ўскладаліся. Перш за ўсё зрабілася магчымым—уязца за вырашэнне першае з пастаўленых задач, за высьвятленне адносін *Colletotrich. lini* да „іржавасці“. Для гэтага была выведаена чыстая культура *Collet. lini* Boll. і пачынаючы з 17/IX-1929 году, у розных формах, праводзялася вывучэнне паводзін грыбка адносна прапростку лёну. Насенне перад высевам стэртылізавалася сьпірт. рошчынай сулямы ( $0,1\%$ ) і пасля адмыўкі яе высывалася на аўсяны агар-агар. Абсалютна здаровыя, якія толькі крануліся ў рост, зерніты высажваліся ў другія чашкі Пэтры на 1-дзенную калёнію *Colletotr. lini*, затым на 2-х, 3-х, 4-х дзёниую, высажваліся яны таксама і адначасова з нанясеньнем грыбка. Прагляд, які рабіўся праз кожныя 2-3 дні да 10-ці дзён, пад бінокулярий лупаю, нізе не паказваў на корані ніякіх хваравітых сымптомаў, як не паказваў і на контрольных чашках. Рабіліся і далейшыя спробы ў гэтым кірунку, з наступнымі зменамі: прапросткі ільну браліся іншага ўзросту (свежа напукнутыя, 1-дзённыя, 2-дзённыя і г. д.), змяняліся гатункі насенняня ўрэшце досьлед быў перанесены ў больш натуральныя абставіны, у латушкі з зямлёй. Зямля ў латушках, загадзя прастэртылізаваная, заралася чыстаю культурою *Colletotr. lini*, пасля чаго туды высажвалася здарове насенне. Але і гэтыя спробы нічога становічага не дали.

У выніку можна было констатаваць: 1) ніякіх, нават жадных знакаў „іржавасці“ кораню“ *Colletot. lini* не дае, 2) рост расцьлін у прысутнасці *Collet. lini* нічым знадворна не адрозніваецца, ад росту ў контрольной чашцы.

Рэзвязаная такім чынам першая задача, дазволіла прыступіць да вырашэння і другой задачы, яна аказалася таксама досьледы з штучным заражэннем далі досьць невыразны малюнак, які съведчыў не на карысць *Fusarium'a*. Прыйшлося, каб дасягнуць мэты,—зьяўніцца непасрэдна да першакрыніцы, а іменна: уязь значна заражоны тыпова „іржавасцю“ лён-насенне і прасачыць на досьць значным ліку выпадкаў—разьвіццё грыбкоў, якія будуть знайдзены на плямах. У якасці матар'ялу быў узяты „Зарэцкі“ лён, які па сваёй заражонасці адпавядаў пастаўленым задачам. Але рэштей чымся прыступіць да вывучэння грыбкоў, спатрэбілася выпрадаваць методыку прарошчвання насення, якая-б спрыяла гэтаму вывучэнню. Існуючы ў нашай Савецкай, фітапаталёгічнай практыцы метады экспэртызы насення (Будрына А. П., лябараторыя імя Ячэўскага) зьяўляюцца на зусім дасканалымі. Яны прадугледжваюць, што высевянае на аўсяны агар-агар насенне прарошчваецца на працягу дзён 5-ці, а затым паступаюць на мікроаналіз, але спраўа ў тым, што грыбня ад заражоных зернят так шырока распаўсюджваецца, што пераблытваецца паміж сабою (асабліва калі насенне значна заражанае), і часта, на 5-ты дзень ужо немагчыма вызначыць спраўдную заражонасць насення, бо ужо паспела праявіца паўторнае заражэнне ад суседніх зернят. Каб унікнуць гэтага въявішча, адразу былі зроблены спробы—замяніць аўсяны агаравае асяродзідзе на мінеральная-агаравае, якое-б змяшчала розныя камбінацыі мінеральных салей з такім разьлікам, каб яно было спрыяющим для росту ільну і неспрыяющим для грыбоў, каб прымусіць апошнюю разьвівацца пераважна на

(з архіву А. П. Будрына)

самой расъліне, лёкалізавана, а не распаўсяоджвацца па асяродзьдзю у розных бакі. Нажаль, гэтая спробы далі няпоўныя вынікі; грыбы, хадзя і адчувалі сябе значна прыгнечанымі, але ўсе-ж распаўсяоджваліся досыць далёка.

Другі спосаб, які быў ужыты з тэю-ж мэтаю і даў у гэтых адносінах станоўчыя вынікі, гэта—спосаб ізаляцыі заражоных праросткаў разам з кавалачкам субстрату. Іменна па гэтам спосабе стала магчыма прыступіць да вывучэння „іржавасці“ на ўзятым для гэтай мэты „Зарэцкім“ ільне<sup>1</sup>).

Пасля таго, як было высейна на аўсяны агар-агар насенне, на 2-я суткі, усе маючыя грыбню зерніты былі выразаны разам з кавалачкам агару і зьмешчаны ў вольныя, стэрэльныя чашкі, у досыць прасторных умовах. Праз пару дзён, у „ізалятарах“ былі пакінуты толькі тыя з выразак, якія мелі на карэньчыках выразную іржавасць, астатнія—выдалены. Экспэртыза на 5, 10, 15 дзень жыцця праросткаў паказала: у 2-3 выпадках (з 15) знойдзея Alternaria sp., астатнія ўсе выразкі пладанашэння не далі; ні Colletotr. lini, ні іншыя грыбкі знойдзены не былі. Выявілася такім чынам дылема: або Alternaria, або грыбок што на даў на 15 дзень пладанашэння, звязаны прычынна з „іржавасцю“. Але Alternaria sp. калі чыстаю яе культураю быў штучна заражоны лён, выразней іржавасці не правіла і такім чынам, засталося вывучаць грыбок, які на даў пладанашэння.

Грыбок гэты, дзеля таго, каб выклікаць у яго-пладанашэнне, быў перанесены з найбольш характэрных выразак (з частачкай агару) на сувежае аўсяна—агарае асяродзьдзе. Там ён даў пышнае разьвіццё, быў вытрыманы доўгі час, але і там пладанашэнне дасягнута не было.

У сувязі з гэтай акалічнасцю, у далейшым, досыць доўгі час прыйшлося прысьвядціць стварэнню розных умоў для грыбка, для яго харчавання, каб тым ці іншым спосабам дамагчыся ад яго—пладанашэння і, тым самым, высьвятліць—што за грыбок маецца ў дадзеным выпадку.

Вось сьпіс тых пажыўных асяродзьдзяў, якія былі апрабаваны дзеля гэтай мэты: 1) Талакно, (з агар—агарам), 2) Талакно + сълівіны адвар (з агарам), 3) Сълівіны адвар—адэйн, 4) Пшанічны хлеб (у лусьце), 5) Экстракт з ільнянага насення (з агарам), 6) Адвар ільнянае саломы (з агарам), 7) Экстракт з насення плюс саломенны адвар плюс сълівіны адвар (з агарам), 8) Тоё-ж, але без сълівінога адвару, 9) Глебавая выцяжка (з агарам), 10) Мінэральна-лужнае асяродзьдзе (агар з  $K_2CO_3$ ), 11) Чисты агар-агар. Пры гэтым, у працэсе вырошчвання грыбка на розных асяродзьдзях ужываліся такія прыёмы, якія звычайна стымулююць пладанашэнне у грыбоў, як напрыклад: вытрымка грыбні ў дыстыльванай вадзе 3-е сутак (голад), з высадкай затым на розныя асяродзьдзі; перасадка з больш пажыўнага асяродзьдзя (талакно) на мала пажыўнага (чисты агар, агар з мінэральнымі саліямі); перасадка з нейтральных асяродзьдзяў на кіслае, або лужнае і г. д.

Але, на гледзячы на ўсе пералічаныя тут прыёмы, ніякага досыць выразнага пладанашэння дамагчыся не ўдалося; з невыразных форм пладанашэння, у грыбка часам назіраліся некаторыя ўтварэнныні, у выглядзе расшырэння (ўздуцьця) на канюхах ніцей грыбні ці на сярэдній іх частцы, тыпу хлямідоспор, што да форменнага пладанашэння аднесена быць не можа. Як бы ў замену пладанашэння, самі ніці грыбні,

<sup>1</sup>) Э гэтага моманту, „спосаб ізаляцыі“ пачаў ужывацца Фітоп. Аддзелам для мэт практичнай экспертызі ільнянага насення.

нават старыя, калі падзяліць іх на часткі і высекаць, могуць даваць маладыя парасткі і ўтвараць новую калёнію і тым самым, як бы выкоіваюць ролю адсутнічаючых генерацыйных каморак.

Відавочна, што тут мы маем новы, яшчэ не апісаны для лёну грыбок—чужаед, які ў звычайн. для іншых усіх грыбк. умовах—пладанашэнія не дae і на падставе гэтага, павінен быць аднесены, у систэмe грыбоў, да аддзелу *Mycelia sterilia*.

Каб канчаткова пераканацца ў тым, што іменна гэты бясплодны ці стэрильны грыбок, а ня іншыя, зьяўлецца прычынаю „іржавасцю кораню“ (у выглядзе чырвоных рысак, скрабін і палос) у лёну, быў паставлены ніжэйзъмешчаны досьлед. Увайшлі у скаму досьледу таксама і тыя з грыбкоў, якія маглі выклікаць некаторыя падазрэніні наконт іх ролі у адносінах да „іржавасці“, а таксама 2-ве чыстыя культуры *Collet. lini* (вылучаныя з маладога ільну і дарослага), каб лішні раз і больш глыбока—сьцвердзіць ужо зроблены намі, наконт *Collet. lini* выводы.

№ па чарзе	Найменьне грыбкоў	Лік высадж. зярніт	Лік расьлін зарожных „іржавасцю кораню“ (рыскі, падоскі)		Іншыя сымптомы прымечаныя на расьлінках на 5-я суткі і пазней
			Праз 1 суткі	Праз 5 сутак	
1	„Бясплодны грыбок“ (sp. nova ex „Mycelia sterilia“) . . . . .	18	18	18	На лісцянях некат. расьлін чырвон. крапкі, або плямкі; грыбня спятам часу абвалаквае расьлінку, пры чым на верхінцы—у выглядзе белавата—шэрай шапкі.
2	<i>Collet. lini</i> Boll. (вылуч. з даросл. сцябла) . . . . .	12	0	0	—
3	<i>Collet. lini</i> Boll. (вылуч. з насеніння) . . . . .	12	0	0	—
4	<i>Fusarium lini</i> Boll. . . . .	12	0	1	У 11-ді, жоўта-бурыя, распыліч. плямкі на корані, на кончыку некаторых—чырвон. крапкі (не рыскі); густое абвалакванье
5	<i>Alternaria</i> sp. . . . .	21	0	1	У некаторых расьл.-чырвон. крапкі (не рыскі), на корані
6	<i>Polyspora lini</i> Laff. . . . .	12	0	0	—
7	Кантроль	12	0	0	—

Такім чынам, адносна сувязі паміж „Бясплодным грыбком“ і „іржавасцю“ ня можа быць і жаднага сумненія. Грыбок праяўляе сябе ў 100% усіх выпадкаў, ужо ў канцы 1-х сутак, чаго ві ў воднага з астатніх не назіралася. Праўда былі знайдзены адзінкавыя расьлінкі для *Fusarium* і *Alternaria*, якія на 5-я суткі мелі падобную „іржавасць“, але „іржавасць“ гэтая не была характэрнай, калі мець на уваге, што



яна: зъявілася са спазненінем, ня мела досьць інтэнсыўнай афарбоўкі і не супразаджалася зъяуленынем чырвон. плямістасыці на лісьцянёх, у той час, як „Бясплодны грыбок”, адначасова з „іржавасыцю” на корані, дае нярэдка і на лісьцянёх—сваесаблівая чырвоная плямкі. Апошняя акалічнасць, дае падставу для таго, каб захворваньне лёну ад „Бясплоднага грыбка” атрымала назуву не „іржавасыць кораню”, а „чырвоная плямістасыць лёну”, бо гэтая назва паказвае, што захворваньне ад дадзенага грыбка звязана—ня толькі з адным коранем.

#### Тэхніка правядзенія вышэйпрыведзенага досьцеду.

На аўсяні агар, у чашцы Пэтры ўнасіліся ў 4-х мяйсдох зараднікі з чыстае культуры адпаведнага грыбка. Пасыль 2-х сутачнага разьвіцця на кожную калемню высажваліся здаровыя, праросшыя зерніты ў ліку 1-2-х. Пры 3-х кратнай паўторнасці досьцеду, лік усіх калёній, такім чынам, быў—12, а лік высажджаных праросткаў 12—21. Павялічаны лік праросткаў быў у № 1—для лепшага выявлення новага грыбка і ў № 5, паколькі *Alternaria* sp. давала некаторыя сумненіі.

**Кароткае апісаныне грыбка.** Паколькі новазнойдзены грыбок ня даў дагатуль выразнага пладанашэння, ды мала яшэ вывучан, пры апісаныні яго прыдзеца амаль не датыкацца морфолёгіі грыбка і звязанай з ёй біометрыі, а галоўным чынам апісаць некалькі харктэрных рыс з фізіолёгіі яго.

Аднэю з вельмі харктэрных рыс „Бясплоднага грыбка” з'яўляецца—яго энэргічны рост, пры звычайнай  $t^0$  ў  $15-20^{\circ}\text{C}$ , які значна выпярэджвае нават рост *Fusarium lini*, гэтага небясьпечнейшага чужаеда на ільне. Калі высекаць у той самы момант 3-ры грыбкі: „Бясплодны”, *Colletotrich. lini* і *Fusarium lini*, дык з найбольшай хуткасцю расце калёнія першага, на другім мейсцы ідзе *Fusarium*, на апошнім—*Colletotrichum*. Гэта вельмі навочна паказваюць зъмешчаныя тут фатаграфіі (№ 2 і 3), якія зафіксавалі параўнальныя разьмеры калёній кожнага з грыбкоў на 3 і на 11 дзен.

Нам здаецца, што авнаймленыне з габітусам „Бясплоднага грыбка” побач з *Collet. lini* ужо сама многа дае для адрозніванья аднаго ад другога. І толькі бясплоднасць, можа часам, хаваць сапраўднага ўбрудзіцеля „чырвонай плямістасыці” ад вока дасьцедчыка, у тых выпадках, калі маецца адначасовае заражэнне зерняці і „Бяспл. грыбком” і *Collet. lini*. Магчыма, што іменна з гэткаю камбінаваную заражонасцю сустрэліся першыя дасьцедчыкі гэтага захворваньня, што і магло ўвясці іх у эман.

Рост калёніі грыбка супраджаецца, між іншым, утварэніем пэрыядычных колцаў, у мейсцы якіх, у многіх іншых грыбоў звычайна канцэнтруеца пладанашэнне, а ў „Бясплоднага грыбка” у гэтым мейсцы, назіраецца толькі—узмоцненае разьвіццё грыбні, якая тут надта галінуецца, не даючы ніякага форменнага пладанашэння.

Грыбня „Бясплодн. грыбка” першыя 2-3 сутак бязколерная (на аўсян. агары), у далейшым яна прымае шэры, або зеленавата—шэры колер; калі яна абвалаквае паражоную расьлінку, дык можа ўтвараць шапкі, крыху падобныя да шапак *Fusarium* (гл. фота № 4 і 5), але брудна-белы, шэры колер гэтых шапак адразу дазваляе адрозніць на вока—„Бяспл. грыбка” ад *Fusarium*’а, бо у апошняга грыбня мае сънежна-белы і да ружовага, колер.

Таксама, вельмі харктэрным для грыбні, як ужо зазначалася, зъяўляецца надта выяўленая, генэратыўная здольнасць грыбні, якая, калі яе нават у старым узроўні (1 мес. і болей) падзяліць на асобныя свае




Фото 2. Вигляд і розміри каленій грибкої па аўсян. аг.—агары; знята на 3 суткі (каленію *Col. lini* на фото па відаць з-за яе навыразнасці і малых разміраў, каля  $1\frac{1}{2}$  мм дыям.). Нат. вел.



Фото 3. Вигляд і розміри каленій грибкоў на аўсяным аг.-агары; знята на 11 суткі.  
0,7 мат.



Фото № 4. Выгляд шапак *Fusarium*'а (ў 11-дэйным узросьце). 0,9 нат.




Фото 5. Выгляд шапак „Бясплоднага грыбка“ (ў 8-дэён. узросьце). 0,8 нат.




Фото 6. Зълева—хворыя на „Чырв. плямістасьць“ расъліны, справа—здаровыя.  
(Досьлед з штучным заражэннем).  $\frac{1}{3}$  нат.




Фото 7. Выгляд паражоных „Чырвонай плямістасьцю“ расълін у паруананні  
з здаровымі. 0,8 нат.

каморкі і высейць,—можа праастаць падобна да форменных пладовых каморак (зароднікаў), даючы пачатак новай калёнії. Гэта дазволіла аўтару вывесці абсал.-чыстую культуру грыбка, з якой і праводзеліся досьледы.

Шляхі, якімі „Бясплодны грыбок“ пераходзіць ад аднай расцьліны да другой, патрабуюць свайго далейшага вывучэння, пакуль-жа з вышэйапісанага ясна адно, што малады лён можа заражацца ад суседніх расцьлін непасрэдна праз глебу. Грыбня ад заражонага насеніння пра-сякае ў корані здарowych суседніх праросткаў і на апошніх зьяўляюцца тыповыя прыкметы „Чырв. плямістасці“, якія паказаны на фото № 1. Навогул кожучы, „Антракноз“ вымагае больш глыбокага яшчэ свайго вывучэння, поравень з вывучэннем „Чырвон. плямістасці“, што Фітоп. Аддзел і ставіць сваёю бліжайшай задачаю, бо шмат пытанняў звязаных з фізыволёгіяй і сымптоматыкай гэтых двух грыбкоў, зьяўляюцца зусім ня высьветленымі.

У якіх формах прайяўляецца шкода ад „чырвонай плямістасці“ відаць з фатаграфій № 6 і 7.

Заражоная расцьліна даюць адміраныне, выпад, у лепшым выпадку яны значна застаюцца ў росце ад здарowych, даючы нявыраўненасць пасеву.

Што датычыцца пэрспэктыў барацьбы з бясплодным грыбком, дык яна зможа атрымаць распрацоўку съледам за далейшим глыбокім вывучэннем грыбка.

Пакуль што, адзіным пэўным спосабам на гэтым шляку, павінен звязацца, перадзасеўны кантроль насеніння, паколькі гэты грыбок пера-даецца з насенінем і пры тым у вельмі значных разъмерах. Выбракоўка значна заражоных партый насеніння ёсьць адзін з істотных спосабаў змяншэння шкоды, якую прыносяць рознастайныя грыбкі, што пера-даюцца з насенінем.

### А б а г у л е н ы е .

Праведзеная праца па дасьледваныні пытання з узбудзіцелем „Іржавасці кораню“ маладога лёну, дае магчымасць зрабіць наступныя вывады:

1) „Іржавасць кораню“ ні ў якай меры не прычыняеца грыбком *Colletotrichum lini* Boll., хаця гэтая роля яму дагэтуль прыпісвалася.

2) „Іржавасць кораню“, у выглядзе цагляна-чырвоных рысак ці скрабінак на карэнічыку ільну, на ўсім працягу яго—ад каранёвай шыікі і да канцовасці,—выклікаецца грыбком—чужаедам, не апісаным яшчэ на ільне.

Грыбок гэты, ва ўмовах розных штучных субстратаў, форменнага пладанашэння ия даў і можа быць аднесены, пакуль што, да канчатковага высьвятлення, да аддзелу *Mycelia Sterilia* (sp. nova ex sec. „*Mycelia sterilia*“).

3) Энайдзены „Бясплодны грыбок“ таксама мае здольнасць вы-  
клікаць на лісцянёх праросткаў ільну, характэрную чырвоную плямі-  
стасць, у выглядзе чырв. крапак, або няправільных, удаўленых плямак  
пры чым гэта назіраецца адначасова з плямістасцю, (іржавасцю) на  
корані ці незалежна ад апошніяй.

4) „Іржавасць кораню“, якая прычыняеца „Бясплодным грыбком“, разам з чырв. плямістасцю лісцянёў складаюць такім чынам, туую группу сымптомаў, якія залежаць ад аднаго ўзбудзіцеля. Гэтая група сымптомаў уяўляе сабой зусім самастойную хваробу, якая ня можа быць аднесенай да антракнозу ільну, бо ўзбудзіцель яго—*Colletot. lini* Boll. і таму, па праве, можа быць названай—„Чырвоная плямістасць лёну“.

### S u m m a r y

The work made through in examining the question about the exciter of „root rustiness“ of young flax gives us the possibility to make the following deductions.

1) „Root rustiness“ is by no means caused by the fungus *Colletotrichum lini* Bol., although this part was attributed to the fungus till now.

2) „Root rustiness“ having the form of brick-red lines or scratches on the flax—root all over its extention from the root neck to the end is caused by a fungus parasite not yet described as a flax one.

This fungus in conditions of different artifitial substrata gave no formal fruit bearing and can be refered as yet till a definite clearing up—to the section *Mycelia sterilia* (sp. nova ex sec. „*Mycelia Sterilia*“).

3) The found „Sterile fungus“ is capable likewise to excite on the cotyledons of flax a characteristical red spottiness having the form of red points or irregular pressed in blots and they are observed to be simultaneously with the spottiness (rustiness) on the root or independent from it.

4) „Root rustiness“ which is caused by the „Sterile fungus“ together with the red spottiness on the cotyledons form thus that group of symptoms which depends from the same exciter. This group of symptoms offers a quite independent disease which cannot be refend to the „flax antracnose“ as its exciter is *Colletotrichum lini* Bol. and so it can be called with right „red spottiness of flax“.

May 10—th 1930

### Сыніс скарыстанае літаратуры:

1. Мәдзіш М. Н. „Абсыледванье хвароб лёну ў БССР у 1928г.“.
2. Бондардаў А. С. „Болезни культурных растений“.
3. Ячэўскі А. А. „Определитель грибов“.
4. Tobler F. „Der Flachs als Faser—und Olpflanze“.
5. ГІОА. „Памятная книжка по болезням льна“ за 1928 і 1929 гг.
6. Будрына А. П. „К Фітоп. экспертизе семян льна“ („Защита растений от вредителей“ за 1926 г.).
7. Gentner G. Раф. З „Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Gallenkunde“ за 1924 г.
8. Sorauer P. „Handbuch der Pflanzenkrankheiten und Gallenkunde“ В. III.
9. Клечатаў А. „Болезни льнян. семени“. („Вестник льняного дела“ за 1926 г.).

Мэдзіш М. Н. і Раро Я. С.

## Досьледы па абеззаражваньні насеніння ільну ў 1929 годзе.

**Мэты распачатых досьледаў.** Значныя паражэнні ільну ў БССР і тая вядлікая шкода, якая штогод назіраецца ў нашых, як буйных (са-циялістычнага сэктару), так і дробных сялянскіх гаспадарках, аб чым на-вочна кажуць дадзеныя фітопатолёгічных экспедыцыйных абсьледваньняў беларускіх пасеваў, у апошнія два гады, прымусілі Фітопатолёгічны Ад-дзел Горацкай С.-Г. Дасьледчай Станцыі, у адпаведнасці з пажаданьнем НКЗ, адпусціці ўшым на гэта некаторыя сродкі, заніца пытаньнем максымальна гэміяншэння гэтага зла.

У сувязі з тым, што з ліку пашыраных у нас сур'ёзнейших хвароб ільну (Іржа, Антракноз, Фузарыёз, Плямістасць сцябла), большасць з іх можа перадавацца насенінем, і толькі Іржа, як правіла, мае іншыя шляхі распаўсюджваньня, лёгічным вывадам зьяўляецца жаданьне, тэй ці іншай апрацоўкай насенінага матар'илу перад сцябой, абеззаразіць яго ад маючыхся ў ім грыбоў-ўзбудзіцелей хвароб і гэтым забясьпечыць нормальны і тэхнічна добраякасны ўраджай ільну. Як вядома, дагэтуль яшчэ мы не маем досьцік істотнага і рэнтабельнага спосабу такога абеззаражваньня, як у межах Савецкага Саюзу, так і па-за імі і таму, досьледы ў гэтай галіне павінны насіць паглыблены і працяглы характар.

Дадзеная праца павінна разглядацца, як адна з спраб, накіраваных да развязання пастаўленай задачы і вынікі яе павінны атрымаць разъвіццё і паглыбленьне ў далейшым.

**Арганізацыйна-тэхнічныя моманты працы.** Усе досьледы па абеззаражваньні насеніння мелі два этапы ў сэнсе іх правядзенія. Першы этап—лабараторная, арыентавачная дасьледчая праца, ў часе якой уласцівасці розных сродкаў абеззаражваньня былі дасьледованы ў ля-бараторыі, шляхам высеву апрацаванага насеніння ў ращчыльных скрын-ках, чашках Пэтры і г. д., другім этапам з'явілася вывучэнне ў грун-тавых умовах, у полі тых сродкаў абеззаражваньня, якія выявілі сябе з станоўчага боку ў лябараторных абставінах. Пры гэтым цэнтру цяжару быў перанесены на поле і па зразумелай прычыне, бо іменна ў палявых абставінах мы павінны шукаць канчатковага адказу на пытаньне аб гас-падарчым значэнні таго, ці іншага запрапанаванага мэтаду. У сэнсе падбору сродкаў абеззаражваньня быў узяты курс толькі на тыя з іх, якія заўсёды маюцца ці вырабляюцца ў межах нашага саюзу. У сувязі з гэтым, ў праграмы досьледаў былі ўключаны наступныя: Фармадіна

(у мокрым і „сухім“ выглядзе) Вуглякіслая медзь, Двохромакіслы калі, Караблаука, Водна-тэмпэратурная стэрэлізацыя, а таксам Tillantin (маючы ящчэ назыву Höhst), які быў уведзены для паразіяння, як маочы славу найлепшага за межамі.

Усяго праграмных досьледаў у полі пастаўлена было 2 — № 1 і № 2, з розніцою ў часе іх пастаноўкі ў 10 днёў (5 VI—15 VI); разъмер дзялянкі — 2 кв. мт., паўторнасць 6-ці кратная, пры чым хваробы ўлічвалісь на 3-х паўторнасцях<sup>1)</sup>, а па астатніх трох — ураджай і тэхнічныя якасці ільну, высеў рабіўся ў ручную, у разъмеры 8 пудоў на га. Такім чынам, у асноўным тэхніка правядзення досьледаў адпавядала пастаноўкам прынятым на Нарадзе па хваробах ільну пры ГІОА 1929 г. (і зъмешчаным у выданні Лябараторыі імя А. А. Ячэўскага, „Памятная книжка по болезням льна за 1929 г.“) з неабходнымі папраўкамі і дапаўненнямі.

**Досьлед № 1.** Матар ядам для яго паслужыў атрыманы ад Аддзе-лу Сэлекцый Горадкай С.-Г. Дасьледчай Станцыі гатунак ільну пад назоў „Зарэцкі“. Заражонасць гэтага насення, паводле нашай экспартызы, выявілася ў досьці значным выглядзе: Colletotrich. lini Bol — 6%, Fusarium linii Bol — 20%, не кажучы ужо аб іншых менш небясьпечных грыбках.

У лябараторных умовах было атрымана станоўчае дзеянне ў сэнсе зъміншэння заражоннасці гэтага высока заражоннага насення ад наступных сродкаў абеззаражвання, апісаныне і спосабы ўжывання якіх тут-же прыводзяцца:

1) Фармаліна „сухая“, гэты сродак уяўляе сабою звычайны дрэўны вугаль (бярозавы), які намачваўся фармалінавымі растворамі рознае меры, высушваўся да паветрана — сухога стану і размалваўся ў паразшок — а затым перамешваўся з насеннем у пропорцыі: 400 гр. на 100 кг. семяні падобна ўсякому іншаму сухому пратрущвацелю. Апроч вугалю для намачвання была ўжыта ящчэ інфуз. зямля.

2) Фармаліна мокрая, якая была ўжыта ў розных канцэнтрацыях, звычайнім спосабам паліўкі насення, да поўнае вільготнасці яго; але за тым, каб унікнуць зъліпання зернят у выніку іх абсыльнення, намі было запрапанавана зъмешванне змочанага насення з сухім рачным пяском.

3) Водна-тэмпэратурная стэрэлізацыя. Эгодна з называю гэтага сродку, аперацыі па абеззаражванні складаліся з вытрымлівання ільняні насення ў нагрэтай вадзе пры адпаведных тэмпэратурах. Пры чым спачатку насенне вытрымлівалася у вадзе  $t^{\circ}$  у  $40^{\circ}\text{C}$  на працягу некалькіх хвілін з мэтай яго абагравання, а затым унасілася на  $5—10$  хвілін у ваду з больш высокай  $t^{\circ}$ . Былі апрабаваны тэмпэратуры ад  $56^{\circ}$  да  $68^{\circ}\text{C}$ , зьнішчэнне зъліпаемасці зернят была дасягаема тым-же спосабам, які ўжываўся намі для мет пратрущвання фармаліна.

Увесну 1929 году ўсе гэтыя, па першое, добра выявіўшыя сябе сродкі абеззаражвання, па другое некаторыя іншыя, хоць і не выявіўшыя, але уведзенныя для праверкі і паразіяння, былі вынесены на палявое апрабаванне; тэй-же гатунак ільну („Зарэцкі“) быў імі апрабаваны і  $5/VI$  быў зроблен засеў па схеме досьледу, якая прыняла наступны выгляд:

<sup>1)</sup> Лік паўторнасцей — 3, треба прызначыць як досьці забясьпечваючым у палявых абелавінах надзеяннасць вывадаў і яго ў будучым мяркуецца давесці піп. да 5.

1. Tillantin
2. Вуглякісляя медаъ ( $\text{CuCo}_3$ ).
3. Фармалінаваны вугаль 4%.
4. Фармалінаваны вугаль 2%.
5. Фармалінаваны вугаль 4%, вытрыманы з насенън. 1 суткі.
6. Фармалін. інфуз. зямля 4%.
7. Водна-тэмпэр. стэр. 57°C 6 хв.
8. " " 59°C 6 "
9. " " 61°C 6 "
10. Кантроль
- a) Фармаліна „мокрая“ 0,16%.
- b) " . 0,22%.

Для дакладнага ўліку хвароб, праа увесь роставы пэрыяд, на ўсіх дзялянках былі закладзены ўлікавыя пляцоўкі, площаю  $50 \times 25$  см. па 2 пляцоўкі на дзялянку. Такім чынам, быў улічаны ўвесь выпад за час росту, а ў часе прыборкі лёну, па кожнай пляцоўцы быў сабраны снопік, які затым у лябараторыі быў разабраны і прааналізаваны макраскапічным у сувязі з мікраскапічным мэтадам. Пры гэтым былі вызначаны паводле знадворных прыкмет хвароб 4 фракцыі, з якіх наступныя 3 фракцыі: 1) Адмершыя, пабурэшыя расьліны (Fus., Collet.) 2) Хворыя і адмершыя ад Ascoh. lincola і 3) Паражонныя рознастайнымі „плямістасцімі съязблі“ (Polyspora, Colletotr. і інш.), разам з фракцыяй выпаўшых і адмершых у маладым узроście (першыя 2—3 дэкады росту), зьявіліся тымі дадзенымі, па якіх ацэньвалася дзеянне таго ці іншага сродку. Гэта і зразумела, бо хваробы, (пэўней — ўзбудзіцелі іх), якія звязваюцца з памянённымі знадворнымі прыкметамі (фракцыямі) у тэй ці іншай меры перадаюцца насенънем.

4-я фракцыя: расьліны паражонныя Іржою ільнянаю (Mel. lini Lev.) займала асобнае мейсца, тут дасьледваўся пабочны ўплыў абез. сродкаў.

Пераходвячы да непасрэднай ацэнкі аб. с. трэ' яшчэ адзначыць, што тэй ці іншы з іх толькі тады атрымліваў у нас канчатковы знак +, калі даючы становучы фітопатолёгічны афект (зыніжэньне процэнту хваробаў), разам з тым ён не зыніжаў і гаспадарчых, або тэхнічных якасцяў ураджаю ў параўнанні з кантролем (што калі зыніжаў, дык нязначна), бо зусім зразумела, што аб. с., які значна зыніжае ўраджай, выклікае дрэнную выраўненасць па росце расьлін, або грубае ці кароткае валацно,— будзе дрэнным аб. с. на гледзячы на яго выдатныя, адносна зыніжэньне процэнта хвароб, якасці. Гаспадарча-тэхнічныя якасці аб. с. азначаліся ў дадзеным выпадку такімі паказальнікамі: як усходжасць, ураджай масы, прадукцыянасьць =  $\frac{\text{прад. даўжні}}{\text{агул. даўж.}} \times 100$ , мыкласць =

$$= \frac{\text{прад. даўж.}}{\text{таўшчнія}} \text{, лік галовак, каэфіцыент нівыраўненасці (для агул. даўжні)} = \frac{\sigma}{M} 100.$$

Апошняя чатыры якасці выводзіліся на падставе бломатрычных прамераў 100 расьлін па кожнай з 3-х паўторнасцей<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Дік прамерваемых расьлін мяркуецца ў будучым павялічыць да 150 для большай дакладнасці вывадаў.

Ніжэй дадзеная табліца зъмішчае тыя з аб. с. Досьл. № 1, якія далі практичнае зъніжэнъне процэнту хваробаў у сувязі з рознастайнымі гаспадарча-тэхнічнымі якасцюмі:

Табліца № 1.

№ па чарзе	Назва абеззараж. сродкаў	% хвароб зъвязаных з насеньнем						Гаспадарча-тэхнічная якасцю						Канчатковая ацэнка
		Агульны	Выпад малад. ільну	Адмір. дарос. <sup>1)</sup> ільну	Плямістасці	Ascochyta	Ацэнка з фіто- пат. боку	Mel. lini	Густ. стаўняния расылін	Урадж. агул. масы ў г.	Прадукц. даў- жыны	Кавф. неўяду- веннасці ў %	Ацэнка з гаспар. боку	
1	Фармал. вугаль 4% вытр. . . .	9,6	5,7	2,4	1,5	0,0	I	42,1	+ 18 — 14	53,6	17,6	I	I	
2	Фармалін. вугаль 4% . . . . .	13,1	5,6	0,4	6,9	0,2	II	15,5	+ 16 + 40	42,97	16,7	II	II	
3	Вуглякісляя медэз $CuCo_3$ . . . .	13,6	4,2	0,8	8,4	0,2	IIa	17,1	+ 14 + 73	43,88	16,1	Ia	II	
4	Фарм. інф. зямля 4% . . . . .	13,7	5,2	0,5	7,7	0,3	IIa	12,7	— 49 + 116	47,79	16,3	II	IIa	
5	Tillantin . . . . .	11,5	1,9	0,3	9,0	0,3	Ia	17,9	+ 247 + 170	44,66	15,6	I	I	
6	Кантроль . . . . .	20,2	5,5	0,9	13,1	0,7	—	11,6	— —	37,45	21,3	—	—	
a	Фармал. „мокрая“ 0,16% . . . . .	16,3	15,3	0,0	1,1	0,0	—	22,2	— —	— —	— —	—	—	
b	Фармал. „мокрая“ 0,22% . . . . .	15,9	13,4	0,0	2,5	0,0	—	36,5	— —	— —	— —	—	—	

Як паказваюць прастаўленыя у графах „ацэнка“ (па чарзе 6-я, 12-я і 13-я) ацэначныя адзнакі (балы), усе аб. с. станоўча выявіўшыя сябе, падзелены на 2 катэгорыі—I і II—у кожнай з якіх маецца яшчэ і свае адценіні (I і Ia), а ўсе астатнія аб. с. менш эфектуўныя і ў табліцу, за выключэннем мокр. фармаліны, не ўвашоўшыя, трапілі ў III-ю катэгорыю. Што да „мокрай“ фармаліны, дык яна вывучалася самастойна, па схемаю досьледу № 1, в мэтаю выяўленыя дзеяньнія падвышаных концэнтрацый фармаліны, але ў табліцу гэтую яна таксама ўключана, дзяля некаторых цікавых момантаў яе дзеяньнія (як паразаўнанье).

Сярод аб. с. трапіўшых у першую катэгорыю, паводле канчатковое ацэнкі,—аказаліся: 1) фармалінаваны вугаль („сухое пратручванье“) пры канцэнтрацы Н. СОН. (Формальдэгід) у 4%<sup>1)</sup>, пры вытрымцы насенія ў гэтым аб. с. 1 суткі і 2) Tillantin ўзяты з разьліку — 400 грам на 100 кг. семяні. Пры гэтым Tillantin пры фітопатолёгічнай ацэнцы выявіў, некалькі горшыя якасці (Ia) у паразаўнаныі з фармалін. вуглем, бо ўзыдзейнічанье яго на заражонасць Плямістасцю і Ascochyta'й, а ў выніку і на агульную заражонасць менш прыкметнае. Астатнія аб. с.:

<sup>1)</sup> Процэнт утрыманьня Н. СОН азначаўся шляхам аналізу.

фармалін вуг. пры 4%—семя без вытрымкі,  $\text{CuCo}_3$  і фармалін. інфузорная зямля пры 4% аказаліся аднесенымі да другой катэгорыі.

Такім чынам харкторызуючы вышэйадзначеная пратруты, можна сказаць аб іх наступнае: Фармаліна ўва ўсіх яе формах прайвіла сябе як добры фунгісід у сэнсе збніжэння процанту плямістасці (Collet, Polysp. і г. д.) і Ascohyt'ы што асабліва выразна відаць на №№ 1, 3, a, b і зусім не прайвілася на % адмір. малад. ільну. У адносінах гаспадарча тэхнічных амаль нідзе не заўважваецца пагоршання вартасці ільну, як валахістас культур, у парабінаныні з контролем, а наадварот, мае месца прыкметнае павышэнне іх, як гэта відаць з адпаведных лічбаў, пры чым працягвае да сябе ўвагу высокая прадукцыянасць і сярэд. прад. даўжыня па № 1 (Фарм. вугаль 4% вытрыманы) і высокія ўсходжасць і ўраджайнасць па №№ 2, 4.

Tillantin і  $\text{CuCo}_3$  (абодвы медэз—утрымліваючыя) прайвілі сябе досьць падобна, як: прыкметна зыніжаючыя процант малад. адміраныя (асабл. Tillantin) і слаба зыніжаючыя % плямістасці.

Да іншага парадку ўласцівасцей аб. с. трэба аднесці значна павялічаная 0,00% Mel. lini для ўсіх аб. с. наогул, а для Фармаліны, пры ўзвышаным яе дзеяньні асабліва рэзка павялічаная (№№ 1, a, b), што мае бяспрэчную цікаўасць.

Досьлед № 2. Насеніям матар'ялам для гэтага досьледу паслужыў таксама атрыманы ад Сэлекц. Аддзелу Горацкай Станцыі гатунак ільну пад называю „Чэрскі”, харктерны тым, што ён сярод гатункаў въяўляўся на тэй час, адным з слаба заражонных (па насеніні). Заражоннасць яго чужаедамі выявілася так: Collet lini—4,7% іншыя—0,0.

Наяўнасць такога, парабінальнага, слаба — і спэцыфічна заражонага (адсут. Fusar.), гатунку, вразумела рабіла пажаданым уключэнніе яго ў праграму досьледваннія аб. с. адначасова з высокага заражонага гатункам, паколькі гэта можа дапамагчы праліцу съятло на накіраванасць дзеяньнія таго ці іншага аб. с.

З новых аб. с. у досьлед былі ўведзены: Двоххромакіслы калі ( $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ) і карболаўка на вугалі. 1) Двоххром. калі ўжыты ў якасці сухого фунгісіда, выявіў у лябараторных умовах надзвычайна добрыя якасці і на мог не прыцягнуць да сябе ўвагі. Парашок К біхром та перамешаны з насенінем з разьліку — 400 гр. на 100 кг. насеніння даў найлепшыя вынікі, бо лік чужаедных грыбкоў пры гэтых зыніжаўся да 0, у тэй час, як у контролі ён раўняўся 18%, а пры Tillantin'e—8.

Справа ў тым, што К-біхрамат заняў ужо пачаснае месца сярод фунгісідаў, якія з посьпехам ужываюцца у саюзе для пратручваннія насенін збожжавых культур (супроць галаўні), разам з тым ён въяўляецца прадуктам савецкае вытворчасці, атрымліваецца ў якасці пабочнага прадукту пры выплаўцы жалеза ў нас на Урале, таму ўсякія спробы ўжываннія яго ў якасці аб. с. у адносінах да ільну зъяўляюцца асабліва патрэбнымі. Да гэтага ня шкодзіць яшчэ дадаць, што ён не асабліва дарагі, а яго атрутнасць для чалавека значна меншая за Tillantin, Uspulin, Арсеністы натр. і іншыя фунгісіды.

2) Карболаўка неачышчаная. Яна была ўжыта ў „сухім“ выглядзе, па мэтадзе распрацаваным ужо ў досьледзе № 1 для Фармаліны, па так званым „вугальнym мэтадзе“. Карболаўка як фунгісід часткова вядома ў сельска-гаспадарчай практицы, яна ўжываецца напрыклад для пратручваннія насенін буракоў для барацьбы з некоторымі шкоднікамі.

15/IV у туую-ж весну, на тым-же зямельным участку і пры тых-же тэхн. падыходах, што і досьлед № 1, было закладзена грунтавое апра-

баваныне гэтай новай сэрыі аб. с. пад назваю—досьлед № 2. Узятае насеине („Чэрскі“) было высейна на дэялянкі паводле наступнае схемы:

1. Кантроль.
2. Фармаліна „мокр.“, 0,1%.
3. Фармаліна „мокр.“, 0,15%.
4. Хромпік 300 гр. на 100 кг.
5. Хромпік 400 гр. на 100 кг.
6. Tillantin.
7. Карболаўка „сухая“.

Не спыняючыся ў другі раз на мэтодыцы фітопатолёгічнае і гаспадарча тэхнічнае ацэнкі паасобных аб. с. пярайдаем адразу да харарактарыстыкі тых з ліку аб. с., якія зьявіліся вартымі ўвагі і што відаць з ніжэйзывамашчаемай табліцы:

Табліца № 2.

№№ па чарэе	Назва абеззараж. сродкаў	% хваробаў з'явіл. з насенінем					Гаспадарча-тэхнічныя якасці					Канчатковая ацэнка	
		Выпал малад. ільну	Адмір. даросла. ільну	Плямістасць	Адэнка з фітогатол. боку	Mel lini %	Уралж. агульн. масы ў г.	Продукт дау. зяня ў с.	Мыкаласць	Казфіц. вывірайненасці	Лік галоўак		
1	Хромпік 300 гр на 100 кг . . . . .	0,8	1,1	5,0	II	6,5	+ 200	61,5	58,6	12,7	2,2	I	I
2	Фармаліна „мокрая“ 0,1% . . . . .	0,5	1,3	5,3	I	13,6	+ 73	58,6	52,7	14,2	2,9	II	Ia
3	Фармаліна „мокрая“ 0,15% . . . . .	0,5	1,3	5,9	II	10,8	+ 3	56,2	50,6	14,4	3,1	III	IIa
4	Tillantin 400 гр на 100 кг . . . . .	0,7	1,8	5,7	II	9,9	+ 340	62,9	52,9	14,3	3,1	Ia	II
5	Кантроль . . . . .	1,6	1,1	4,2	—	6,1	—	52,7	54,9	13,5	1,9	—	—

Ацэначная адзінка, выстаўленая па кожным з прыведзенных тут аб. с. дазваляюць зрабіць вывад, што першое месца занялі з ix: Хромпік 300/100 і Фармаліна „мокр.“ — 0,1%, але трэба пры гэтым заўважыць, што наогул дэяньне аб. с. для гэтага досьледа з насенінем слабай заражонасці з'явілася досьць выразна толькі для „Адміраныя малад. ільну“, на хваробах пазнейшага пэрыяду яно не сказалася, або сказалася ў процілеглы бок; у гэтым выпадку можна гаварыць не аб зыніжэйні таго ці іншага % хвароб адносна кантроля, а аб найменшым і найбольшим % паражэйнія для паасобных аб. с. Так напрыклад процент „Адміраныя дарослага ільну“ самы нізкі ў аб. с. № 1 і 2, тое самае адносна „плямістасці“, у тэй час, як Tillantin па тых-же разьдзелах даў найвышэйшую паказаныні. Агульная харарактарыстыка дэяньня пратрут у гэтым досьледзе можа быць зроблена такая: 1) „Адміраныя маладога ільну“—з'явішча бяспрэчна залежнае ад заражонасці насенія, якое рэзка реагуе на ўжываныне аб. с., 2) „Адміраныя дарослага ільну“ і „Плямістасці“ — уяўляюць сабой, для дадзенага выпадку, хваробы, або

незалежачыя ад заражонасьці насеіння (зьявішча пайторнага парадку), або залежачыя, але не рэагуючыя на ўжываньне аб. с.

Факт павышаных  $\%$  заражонасьці па гэтых 2-х групах хвароб для апрацаваных аб. сродкамі дэялянак, у параўнаньні з кантролем іншага тлумачэння дапусціць ня можа. Адносна Mel. lini тут таксама звязранье на сябе ўвагу прыкметнае павышэнне  $\%$  для ўсіх амаль аб. с., асабліва для Фармаліны (вывады па досьл. № 1—сыцьвяджаюцца) і толькі стаўшы на 1 месец Хромпік, таксама і ў гэтых адносінах застаецца першым, як застаецца першым і ў сэнсе падвышэння гаспад-тэхнічных якасцей.

## АБАГУЛЕНЬНЕ

1) Распачынаючы досьледы па пратручваньні ільянага насеіння, Фітопатолёгічны Аддзел Горацкай С.-Г. Дасьледчай Станцыі падышоў да выбару сродкаў з пункту гледжаньня: а) лёгкай магчымасці іх на-быцця ў межах Саюзу, б) прыгоднасьці іх для масавага ўжываньня — ў тэхнічных і эканамічных адносінах.

2) Былі ўжыты такія абеззаражваючыя сродкі: Фармаліна, Вугля-кіслая медзь, Двоххромакіслы калі, Карболаўка, Гарачая вада. Апрабаваньне праводзялася лабараторным (чашкі Пэтры, прарошчвацелі) і палявым мэтадам. Рэзультаты палявых дэялянак — 2 кв. метры пры 6-ці кратнай пайторнасці.

3) Падставаю для ацэнкі дзеяньня абеззаражваючых сродкаў у полі, служыў макроскопічны, у сувязі з мікроскопічным, аналіз. Пры гэтых улічваўся уплыў сродкаў на ступень паражонасьці ільну хваробамі, але і на яго гаспадарча-тэхнічныя якасці.

4) Лепшае дзеяньне паказалі, як відаць з табліцы 1 і 2, наступныя сродкі: 1) Фармаліна „сухая“ чатырохпроцэнтная, г. зн. вугаль намочаны рошчынаю і размолаты ў парашок; лічбы яго дзеяньня: агульны  $\%$  паражонасьці расьлін — 9,6 (супроць 20,2% кантроля), прадукцыйная даўжыня — 53,7 сант. (супр. 37,5%), коэфіцыент іявыраўненасці ( $v$ ) = 17,6% (супр. 21,3%). 2) Двоххромакіслы калі пры норме 300 гр. на 100 кг. насеіння:  $\%$  выпаўшых расьлін — 0,8 (супроць 1,6% кантроля), ураджай масы + 200 гр., прадукцыйная даўжыня — 61,5 сант. (супроць 52,7 сант.), мыкласць — 58,6 (супр. 54,9),  $v$  = 12,7% (супр. 13,5%). 3) Фармаліна („мокрая“) 0,1%-ная; тут маецца пад увагу звычайнае пратручваньне, пры чым зьліпаемасць адхілялася падмешваньнем пяску:  $\%$  выпаду — 0,5 (супроць 1,6%), ураджай + 73 грам., прадукцыйная даўжыня — 58,6 сант. (супроць 52,7 сант.).

Усе гэтыя абеззараж. сродкі ў тых ці іншых адносінах перавысілі дзеяньне Тылянтыну (Tillantin, Höhst), які быў уведзены ў апрабаваньне для параўнаньня.

5) На асобныя катэгорыі хвароб было знойдзена такое ўздзейнічанье абеззар. сродкаў: на выпад маладога ільну — выразнае ўздзейнічанье ў абодвух досьледах, на Адміраньне дарослага ільну, Плямістасць — выразнае толькі ў досьледзе № 1.

6) З іншых відаў уздзейнічанья адзначана ў абодвух досьледах падвышэнне  $\%$  Іржы (Mel. lini) на дэялянках, дзе лёй быў пратручаны, што асабліва паказальна для фармаліны.

## Zusammenfassung

Im Jahre 1929 zur Beizung der Leinsamen wurden Mittel geprüft, welche leicht zu bekommen in USSR und für breite Verwendung geeignet sein können. Es waren: Formalin, Cuprum carbonat, Kalium bichromat, Karbolsaure, heises Wasser. Zuerst wurden die Beize laboratorisch in Petrischalen und dann auf den  $2 \times 1$  Meter Parzellen bei 6-fachen Wiederholungen untersucht.

Die Wirkung wurde auf Grundlage der makroskopischen und mikroskopischen Analyse geschätzt.

Dabei wurden nicht nur die Grad der Erkrankungen sondern auch die wirtschaftlichen Eigenschaften des Leins berücksichtigt.

Beste Resultate, wie aus der Tabelle 1 und 2 ersichtlich ist, hat Formalin-trocken (die Holzkohle mit 4% Formalin gesättigt und in Pulver zerreibt) gezeigt: % der Erkrankungen — 9,6 (Kontrol — 20,2), die produktive Länge — 53,7 (Kontrol — 37,5) v (koeficient der Ungleichmässigkeit) = 17,6 (Kontrol — 21,3).

Kalium-bichromat (300 gr. auf 100 kl. der Samen): % des Ausfallens — 0,8 (Kontrol — 1,6), Ernte-Zuwachs = + 200 gr., produktive Länge = 61,5 cent. (Kont. — 59,7) Bastgehalt — 58,6 (Kont. — 54,9), v = 12,7% (Kontrol — 13,5). Gewöhnliche 0,1% Formalinlösung aber die Samen wurden sofort nach der Beizung mit Sand vermischt, um das Zusammenkleben zu beseitigen — % des Ausfallens = 0,5% (Kont. 1,6%) Ernte-Zuwachs = + 73 gr., produktive Länge — 58,6 cent. (Kont. 52,7).

Alle diese Mittel haben bessere Resultate als Tillantin gezeigt.

Eindeutliche Wirkung über die Beize auf das Ausfallen des Jungen Lein's, die Fleckigkeit und Absterben des erwachsenen Leins wurden nur im Verzuche 1 erniedrigt).

% — Melampsora lini war auf den gebeizten Parzellen stärker als auf den ungebeizten, was besonders deutlich auf den mit Formalin gebeizten Parzellen hervortrat.

am 15 Januar 1930 г.

## СЫПІС СКАРЫСТАНАЕ ЛІТАРАТУРЫ

1. Gentner G. Рэфэрят з „Zeitschrift für Pfianz. u Gallenk“ 1924 г.
2. Клечетов А. „Болезни льняного семени и опыт проправки посевного материала“. (Вестник льнян. дела. 1926 г.).
3. Schilling E. „Zur Frage der Trockenbeizung von Leinsaat“ (Faserforschung. 1927).
4. Зыбина С. П. „Опытн. работа по изучению болезней льна в Нижегор. губ.“. (Болезни растений. 1929).
5. Tobler F. „Der Flachs als Faser—und Ölplantze“ 1928 г.
6. ГИОА „Памятная книжка по болезням льна“ за 1928, 1929 гг.

43 49837

Ба 248813

